



ПРА МУЗЫКУ,
ЯКОЙ МЫ МОЖАМ
ГАНАРЫЦЦА

8



ЯК У РОЗНЫХ КРАІНАХ
«ХАВАЮЦЦА»
АД COVID-19

9



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



28

САКАВІКА
2020 г.

СУБОТА

№ 61 (29175)

ЗВЯЗДА



«НАШЫ МАГЧЫМАСЦІ Ў ТЫМ, ШТО МЫ НЕ СПЫНЯЕМ ВЫТВОРЧАСЦЬ»

Падчас наведвання
прадпрыемства «Белгіпс»
Прэзідэнт гаварыў
пра тое, як застацца
на плаве ў сучасных
складаных рэаліях



Фота БелТА

Размову па сутнасці Аляксандр Лукашэнка пачаў ледзь пераступішы парог прадпрыемства, якое адзінае ў краіне вырабляе лісты гіпсакардону і пазагрэбневых пліты. Новы завод з сучасным абсталяваннем стварае таксама сухія будаўнічыя сумесі і прэмксы. І адразу важныя і актуальныя даручэнні — перагледзець заканадаўства ў сферы будаўніцтва, перайсці на сусветныя стандарты, пазбавіцца бар'ераў і перашкод. Гэта спросціць жыццё і забудоўшчыкам, і арандатарам. Прэзідэнт падкрэсліў, што неабходна кантраляваць сферу, прычым у гэтым умяшчэнні, бяспекі пабудовы, але празмернасці тут быць не павінна.

Бізнес з глыбінь зямлі

Знаёмства з прадпрыемствам Аляксандр Лукашэнка пачаў з асноў, як ён сам часта кажа, «ад зямлі». У гіпсавай вытворчасці гэты выраз успрымаецца літаральна. Шмат мільёнаў гадоў каменны, з якога ствараюць гіпс, ляжыць у зямлі, яго дастаюць, перамольваюць, вараць і вырабляюць прадукцыю. Хімічных рэчываў у працэсе амаль не дадаюць, таму можна сцвярджаць, што гіпс — адзін з самых экалагічных будаўнічых матэрыялаў.

Пасля мадэрнізацыі прадпрыемства загрузана — расце вырочка, а разам з ёй і заробкі рабочых. Па выніках 2019 года яны склалі 1682 рублі.

У планах прадпрыемства, па словах Юрыя Ганчарова, старшыні савета дырэктараў карпарацыі «Волма» (з'яўляецца адным з уладальнікаў «Белгіпса»), — нарасціць долю імпартазамышчэння ў краіне: «Сёлета мы разлічваем, што дададзім каля 30 працэнтаў. Наш суінвестар — нямецкая фірма «Кнаўф» — нумар адзін у свеце па гіпсавых матэрыялах — пачынае ствараць на нашым прадпрыемстве прадукцыю пад сваёй гандлёвай маркай. І тое, што раней прывозілі з Расіі ці Латвіі, цяпер будзе вырабляць тут».

Мяркуючы, што шляхам загрузкі магутнасцяў да 2025 года з 54 мільёнаў рублёў вырочкі прыйдуць да 100 мільёнаў. Абцяжарыць прамысловыя цыглы часу павялічыць і заробкі — аж да 2000 рублёў!

Фішка і навінка прадпрыемства — пазагрэбневая пліта для хуткаўзводных маналітных канструкцый, якая выкарыстоўваецца для ўнутраных перагародак. Яна лягчэйшая, чым жалезабетонная, і не патрабуе тынкавання.

Як далажыў віцэ-прэміер Уладзімір Кухараў, па ўсіх асноўных будаўнічых матэрыялах (цэмент, шчыбен, плітка) назіраецца рост экспарту тавараў. Крыху пайшлі ўніз па цэменце. Гэта звязана з неабходнасцю закрыцця ўласнага рынку — стварэннем тавараў з высокім дабаўленым коштам.

Сёння ў краіне функцыянуе больш за 1100 прадпрыемстваў усіх формаў уласнасці і памераў, якія займаюцца стварэннем будаўнічых матэрыялаў. Існуюць праблемы з домабудаўнічымі

камбінатамі. Падчас мадэрнізацыі яны ўзялі крэдыты, якія не змаглі аддаць. Сёння палова заводаў аддае даўгі і таму не можа значна разгарнуцца. Урад рыхтуе прапановы па мерах развіцця гэтых заводаў. Мяркуючы, што ў хуткім часе можна выйсці на 100-працэнтную іх загрузку, а ўжо сёлета яны будуць працаваць на 83 праценты ад магутнасцяў. Па снадносінах цана — якасць ДБК прапануе самае выдатнае жыллё.

«Зразумела, там, дзе прыватныя прадпрыемствы, у вас работы менш, таму што яны самі варушацца. А дзяржаўныя прадпрыемствы рэспубліканскай, камунальнай формы ўласнасці — гэта вашы прадпрыемствы, і вы павінны працаваць з імі. А экспарт — гэта справа віцэ-прэміера», — нагадаў Прэзідэнт прадстаўнікам урада.

На прадпрыемстве Аляксандру Лукашэнку расказалі, што ТАА «Белгіпс» арандуе кардонную фабрыку ў Пухавічах для перапрацоўкі тэтрапакаў. А ў цэнтры сталіцы па вуліцы Казлова ў «Белгіпса» засталася пляцоўка ад старога прадпрыемства. Там вытворцы жадаюць пабудаваць з айчыннымі забудоўшчыкамі шматфункцыянальны жыллы комплекс. «Падумаем. Ахвотных жыллё будаваць у нас — хоць гаць гаць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён нагадаў пра сваё даручэнне: даваць пляцоўкі толькі тым, у каго ёсць свая магутная база для будаўніцтва. «Нам не трэба будаваць у Мінску столькі жылля. Бо мы паўтормым сумны вопыт Масквы», — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт зазначыў: калі кіраўніцтвам прадпрыемства рухаюць не меркантильныя намеры «набіць кішэні за кошт людзей», па будаўніцтве можна будзе дамовіцца.

Далажылі кіраўніку дзяржавы аб праекце па ўстанаўленні кантэйнераў для макулатуры. Гараджане пакідаюць там між іншым і старую літаратуру. Сабрана з 700 кантэйнераў амаль 80 тысяч кніг, раздзедзена па ўстановах 60 тысяч з іх. Сярод «непатрабных» кніг знойдзены ўнікальныя рэдкія выданні, падручнікі, энцыклапедыі. Прэзідэнт абурэўся: навошта выкідаць энцыклапедыі? Напрыклад, «Савецкі энцыклапедычны слоўнік» — у яго самога захавалася такая кніга, людзі калісьці ў чарзе стаялі, каб яе купіць.

«СЁННЯ ПРАКТЫЧНА СПЫНЕНА ЭКАНОМІКА СВЕТУ»

Асобнай часткай візиту на «Белгіпс» стала размова з працоўным калектывам

«Усе жывыя, здаровыя, твары светлыя, рукі памылі, ды што вам тут іх мыць, у вас тут гіпс, усё чыстае, — жартам распачаў размову кіраўнік дзяржавы. — Малайцы, зрабілі добрае прадпрыемства. Самае гадоўнае, што прадукцыя, якую вы вырабляеце, карыстаецца попытам на рынку.

Добра, што вы новае прыносіце ў нашу будаўнічую галіну. Добра, што на ўнутраным рынку вы працуеце актыўна і пры канкурэнцыі замяшчаеце імпорт, які мы за валюту купляем. Пра гэта мы казалі і пяць гадоў таму, калі планавалі будаўніцтва гэтага прадпрыемства. Таму хацелася б

паглядзець, як вы тут працуеце. І ўвогуле, добра, што працуеце».

Менавіта гэта праблема цяпер хвалюе кіраўніка дзяржавы больш за ўсё, і праз два месяцы на яе «захварэе» ўвесь свет, упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

СТАР. 2

Сацыяльны клопат

ПАМ'ЯТАЕМ ПРА ВЕТЭРАНАЎ



Выплаты ім да свята пачнуцца з 1 красавіка

На жаль, тых, хто абараняў і вызваляў Радзіму, становіцца ўсё менш. Таму аднаразова матэрыяльная дапамога да 75-годдзя Вялікай Айчыннай вайны, а таксама тым, хто пацярэў ад яе наступстваў, будзе па-максімуму выплачана ў першыя дні красавіка. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК.

На 1 сакавіка ў Беларусі засталася менш за пяць тысяч ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і 2947 непасрэдных удзельнікаў вайны дзяцінства. Колькасць тых, хто пацярэў ад наступстваў вайны, складае каля 14 тысяч чалавек.

Дзяржава памятае пра сваіх ветэранаў. Яны маюць розныя льготы, выплаты і павышэнні да пенсій. Так, паводле слоў Аляксандра Румака, памеры пенсій ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны складаюць ад 596 да 800 рублёў. А юбілейныя даты заўсёды суправаджаюцца матэрыяльнымі выплатамі. Сёлета яны прадугледжаны Указам Прэзідэнта № 491. І, як паведаміў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны, пастаўлена задача, каб большасць гэтых выплат ажыццявіць у першыя дні красавіка.

Акрамя таго, штогод да Дня Перамогі прымаюцца і дадатковыя меры падтрымкі, у прыватнасці, абслодуюцца ўмовы пражывання ветэранаў. Сацыяльнае абслодуванне таксама накіравана на тое, каб аказаць дапамогу пажылым людзям: сёння больш

за дзве тысячы ветэранаў і пацярпелых ад наступстваў вайны альбо атрымліваюць паслугі дома, альбо жывуць у інтэрнатах.

Што да сталіцы, то ў Мінску цяпер пражываюць 1444 ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, у тым ліку два Героі Савецкага Саюза — Васіль Мічурын і Іван Кустаў. Усім ім, акрамя мер падтрымкі, прынятых на рэспубліканскім узроўні, аказваецца дадатковая падтрымка са сродкаў мясцовага бюджэту. Так, па словах намесніка старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Ірыны ДУДКА, гэта штомесячныя дапаўненні да пенсій, 16-дзённым курс бясplatнага адраўнення ў рэабілітацыйным цэнтры. Таксама са сродкаў мясцовага бюджэту кампенсуецца рамонт жылля для ветэранаў.

СТАР. 3

СЯМЕЙНЫ ТРАНСПАРТ



Фота Аляксандр КТЭШУНКА

Мінск. Набярэжная Свіслачы ў раёне вуліцы Маякоўскага.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

G20 дамовіліся выдаткаваць пяць трыльёнаў долараў на выратаванне сусветнай эканомікі

Першапачаткова саміт дваццяткі меўся адбыцца ў Саудаўскай Аравіі ў лістападзе, але з-за сітуацыі з COVID-19 быў перанесены. Ён прайшоў у рэжыме відэаканферэнцыі. Для падтрымання сусветнай фінансавай стабільнасці лідары дзяржаў палічылі мэтазгодным працягнуць буйнамаштабную фінансавую дапамогу. Удзельнікі дамовіліся ўкладзіць пяць трыльёнаў долараў у сусветную эканоміку для пераадолення наступстваў пандэміі каранавіруса. Міністрам фінансаў і кіраўнікам цэнтральных банкаў краін G20 даручана весці каардынацыю і распрацаваць план дзеянняў у адказ на COVID-19. Лідары таксама паабяцалі забяспечыць бесперашкодна пастаўкі праз граніцы медыцынскіх тавараў, жыццёва неабходных прадуктаў сельскай гаспадаркі. Вынікам саміту стала дамоўленасць аб сумесных намаганнях для барацьбы з пандэміяй разам з СААА, ААН і Міжнародным валютным фондам. Сусветнай арганізацыі аховы здароўя будуць выдзяляцца дадатковыя сродкі, а яе паўнамоцтвы будуць пашыраны.

Асноўны ачаг пандэміі — у ЗША

У Злучаных Штатах вірусам заразілася звыш 85 тысяч чалавек. Гэта больш, чым у Кітаі, дзе пачалося распаўсюджванне каранавіруснай інфекцыі. Ад яе ў ЗША памерла больш чым 1200 чалавек. У пачатку сакавіка, адзначае тэлеканал CNBC, у ЗША налічвалася каля 100 пацверджаных выпадкаў COVID-19. Паводле слоў гендырэктара

Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Адханом Гэбрээсуса, з моманту рэгістрацыі першага захварэлага да адзнакі ў 100 тысяч заражаных прайшло 67 дзён. Потым за 11 дзён гэтая лічба вырасла да 200 тысяч хворых. І ўсяго чатыры дні спатрэбілася, каб колькасць хворых у свеце павялічылася яшчэ на 100 тысяч чалавек.

Без работы можа застацца да 25 мільёнаў чалавек



Міжнародная арганізацыя працы (МАП) падлічыла, што з-за пандэміі каранавіруса могуць апынуцца за варотамі прадпрыемстваў да 25 мільёнаў чалавек. Генеральны дырэктар МАП Гі Райдэр выступае за міжнароднае супрацоўніцтва ў барацьбе з новай хваляй беспрацоўя і грашовую дапамогу пацярпелым. Ужо праходзяць масавыя звальненні работнікаў найбольш закранутых пандэміяй галін — турызму, авіятранспарту, грамадскага харчавання. «Мы прапанавалі Еўракамсіі і Еўрасавету разам з Еўрапейскім цэнтрабанкам выпусціць так званыя «каронабонды», — адзначыла дэпутат ад венгерскай апазіцыі Клара Добра. — Меры жорсткай эканоміі не дапамагаюць у ходзе падобнага крызісу». Ідэю каранабондаў будучы абмяркоўваць міністры фінансаў краін ЕС. Некаторыя з іх ужо яе адкінулі, сцвярджаючы, што паслабленне бюджэтных правіл можа толькі пагоршыць фінансавыя цяжкасці.

КОРАТКА

- Нацыянальны банк Беларусі рэкамендуе банкам разгледзець магчымасць павелічэння лімітаў аперацый у крамах без уводу ПІН-кода.
- «МедЛён» пачаў выпускаць бавуяныя-льняныя фільтры для медыцынскіх масак любога тыпу. Фільтр можна змяняць да пяці разоў, павялічваючы такім чынам тэрмін эксплуатацыі самай маскі.
- Беларускія і расійскія картографы распрацавалі атлас «Дарогамі вайскаў славы, 1941—1945».
- Мінбудархітэктуры праводзіць апытанне бударганізацыі для выпрацоўкі мер па іх падтрымцы.

Педсавет

АЦЭНЬВАННЕ І МАТЫВАЦЫЯ, або Чаму нізкія адзнакі не стымулююць?

«Ваша педагагічнае меркаванне: ці можа паставіць настаўнік вучню адзнаку «1» у восьмым класе па рускай літаратуры?» — запыталася нядаўна ў сваіх калег у прафесійнай супольнасці ў сацыяльнай сетцы педагога. І выклікала гарачую дыскусію. «Чаму нельга? Ёсць такая адзнака!», «Не дарма ж распрацавалі шкалу ад 0 да 10. Калі б там не было аднаго бала — іншае пытанне...» — казалі адны. «А што вас бянтэжыць? Нізкая адзнака ці адсутнасць ведаў па літаратуры?», «1 бал ставіцца ў выпадку, калі тэкст літаратурнага твора прачытаны часткова, вучань не можа яго пераказаць, гутарка ў яго не развіта. Ён дапускае мноства моўных і граматычных памылак...», «А што зрабіў (і ў прынцыпе

СТАР. 2



ЗВЯЗДА **ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!**
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звязду» на ІІ квартал
ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

«Нашы магчымасці ў тым, што мы не спыняем вытворчасць»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Што маю на ўвазе: гэтым псіхозам (ад каранавіруса. — «Зв.») сёння практычна спынена эканоміка свету. Нават Расійская Федэрацыя, падобная да нас па ўмовах, — і тая таксама пачала згортаць вытворчасць. Вы бачыце, што адбываецца ў эканоміцы, — растлумачыў Прэзідэнт. — Злучаныя Штаты Амерыкі (я гэта крытычна ўспрыняў) і цяпер ужо магу пра гэта сказаць), калі Трамп аб'явіў надзвычайнае становішча, я гэта вызначыў як надзвычайную неадпаведнасць і глупства, скажу шчыра, з боку кіраўніцтва ЗША. Але Трамп, як чалавек, які некалі займаўся бізнесам, хутка сарыентаваўся. Апошняя яго заява мне вельмі спадабалася. Ён сказаў так: калі мы неадкладна не вярнемся на прадырчасці і не пачнём працаваць, то праз беспрацоўе памрз больш амерыканцаў, чым ад каранавіруса».

Без закрыцця граніц Беларусі кантралюе сітуацыю

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу работнікаў завода, што менавіта з гэтай прычыны ён не закрываў ніводнае прадпрыемства.

«Хоць дарадцаў было мора: закрыць граніцы, закрыць прадпрыемствы, усіх пасадзіць на каранцін... Тады мною было прынятае жорсткае рашэнне — рабіць будзем толькі тады, калі трэба», — раскажаў ён.

Прэзідэнт зноў паўтарыў сваю пазіцыю: рабіць каранцін з-за віруса неразумна, бо кожную вяскую колькасць вірусных захворванняў павялічваецца, а сёлета толькі дадалася новае.

Тое, што сітуацыя не з'яўляецца надзвычайнай, дэманструе статыстыка: абсалютная большасць з усіх, хто цяпер знаходзіцца ў стацыянарах нашай краіны з прычыны каранавіруса, альбо здаровыя, альбо не маюць сімптомаў хваробы. Толькі некалькі чалавек захварэлі сур'ёзна, пераважаюць гэта людзі сталага ўзросту, якія маюць іншыя захворванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ўсе пацверджаныя выпадкі заражэння ў Беларусі — завезеныя з-за мяжы. Пры гэтым усе, хто прыбывае ў краіну, узяты пад кантроль.

«Калі выяўляем вірус у чалавека, мы адразу з дапамогай міліцыі, КДБ, відэакамер высвятляем, з кім ён кантактаваў, — праінфармаваў кіраўнік дзяржавы. — Так мы вызначылі 340 кантактаў чалавека, які прыбыў з Італіі і маўчаў, пакуль яму дрэнна не стала. Усе сістэма аховы здароўя, праваахоўныя органы, усе спецслужбы займаюцца сваёй справай і забяспечваюць бяспеку нашага народа».

Адказам на тое, што вірус у Беларусі завезены, сталі мерапрыемствы на граніцы, пры гэтым без яе закрыцця. Былі вызначаны тры «зялёныя калідоры» для транзітнага грузапатоку.

«Маёе на ўвазе, яны ж не проста едуць. Мы грошы ад гэтага маем, няхай невялікія, але маем. Эканоміка працуе, — сказаў беларускі лідар. — І па гэтых калідорах перамяшчаюцца туды і назад велікагрузы. Мы вызначылі, дзе ім паесці можна, дзе можна заправіцца. Мы за два тыдні не атрымалі ніводнай праблемы ад кіроўцаў гэтых велікагрузаў».

Такім чынам, без закрыцця граніц Беларусь, па словах яе кіраўніка, кантралюе сітуацыю на ўездзе і на выездзе.

«Мы рэагуем па сітуацыі, — растлумачыў лідар краіны. — Калі ёсць нейкі факт, мы неадкладна ў гэтым кірунку працуем».

Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што вельмі ўважліва цяпер сочыць за падзеямі ў свеце, асабліва за Італіяй, дзе была вялізная ўспышка захваральнасці.

Кіраўніцтва Беларусі гэтых велікагрузаў лічыць магчымымі мерапрыемствамі, але робіць гэта ціха і без пыху, запэўніў Аляксандр Лукашэнка.

«Каранавірус скончыцца. Псіхоз гэты скончыцца праз месяц-два. А эканоміка абвалілася ў свеце. Прадпрыемствы не працуюць. Гэта і на нас паўплывала», — дадаў беларускі лідар.

Адкуль узяцца грашам, калі спыняцца прадпрыемствы? Калі запуская друкарскі станок, то ці гэтыя людзі да таго, што праз гэта падмыццця цэны ў крамах, спытаў субсідэнкаў Прэзідэнт.

«Нам хапае не толькі завезенага каранавіруса, але і эканамічных праблем, — сказаў ён. — Нам іх падкінуць зvonку, дык нашошта дадаваць унутры краіны? Таму я не заныў ніводнае прадпрыемства. Наадварот: калі ўласнік, не дай бог, прынуў бы гэта рашэнне, мы б з ім пачалі спакойна спачатку разбірацца. Чаму закрыта прадпрыемства? І як людзей карміць? А з кіраўніцтвам дзяржаўнага прадпрыемства ўвогуле размова кароткая. Трэба працаваць».

У Беларусі сёлета назіраецца змяшэнне колькасці лятальных выпадкаў у выніку хвароб у цэлым, і ў выніку пнеўманіі — у прыватнасці, паўтарыў Прэзідэнт. Ён звярнуў увагу аўдыторыі на тое, што цяпер у свеце вельмі многія, палітыкі і не толькі, спрабуюць сітуацыю з пандэміяй выкарыстаць у сваіх інтарэсах.

«Падумаіце: каму трэба і як хто скарыстаўся? Нехта аб'явіў, што гэта вайна — трэба «жоўтыя камізэлькі» прыбраць з вуліц, у некага выбары, у некага яшчэ нешта, кожны пачынае круціць. З агнём жартуюць. Але мы на гэту тэму пагаворым потым, — паабяцаў Аляксандр Лукашэнка. — З'явілася шмат ахвотных хайпаў на гэтай тэме ў інтэрнеце».

Падчас разважанняў пра неабходнасць закрыцця прадпрыемстваў важна памятаць, што ніхто Беларусі нічога задарма не даць. У Расіі аб'яўлены тыдзень выхадных, але там вялікія золатавалютныя рэзервы і дастатковы Фонд нацыянальнага дабрабыту.

«І потым, ну хто там на выхадных? Нафта і газ пампуюцца. А назад ідзе валюта. У нас гэта ёсць? — спытаў беларускі лідар і адказаў: — У нас гэтага няма».

Тым больш што ўсе сябры і саюзнікі цяпер закрыліся адзін ад аднаго.

«Выжываць трэба, нібы ты адзін у свеце, — акцэнтаваў увагу Прэзідэнт. — Разлічваць трэба на сябе, калі жадаш быць суверанным і незалежным. Мы адназначна выжывем».

Яшчэ адзін пасыл кіраўніка дзяржавы — жыццё змяняць не трэба.

«Лічу, што ў вострыя перыяды, калі няма неабходнасці, нельга жыццё людзей змяняць. Можна, вы ўжо перахварэлі на гэты каранавірус. Калі 60 працэнтаў насельніцтва перахварэе, вірус сам знікне. Я жыву тым жа жыццём, што і жыў. Калі жыццё змяняць, упэўнены, што будзе горш», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Таму жыццё і працуіце спакойна, не напружвайцеся. І не думайце, што вы працуеце, а мы сядзім і не бачым, што адбываецца, — папрасіў Прэзідэнт. — З галаду не памром, гэта дакладна. А вось у прамысловасці ні ў якім выпадку нельга згортаць работу».

Уся вертыкаль улады арыентаваная на дапамогу старым

Прэзідэнт лічыць шкоднымі такія меры, як аб'яўленне дадатковых канікул і выхадных дзён. Што датычыцца дзяцей на канікулах, то іх трэба займаць, іх трэба даглядаць. Але самае небяспечнае, што дзеці, якія самі лёгка пераносяць вірус і аказаліся свабодныя ад заняткаў у школе, могуць заразіць сваіх сталых сявакоў.

У гэты перыяд, калі хаджэнне інфекцыі ў грамадстве актыўнае (размова не толькі пра каранавірус), людзям, старэйшым за 75 гадоў, варта пасядзець дома і мець менш зносін з маладым пакаленнем, паўтарыў Прэзідэнт.

«Мы, вядома, мабілізавалі ўсіх, каб адзіночым старым маглі прывезці лекі, прадукты харчавання. БРСМ адгукнуўся першы, і прафсаюзы кантралююць гэта пытанне, — праінфармаваў Аляксандр Лукашэнка. — Дадзена каманда ўсёй вертыкаль улады — ад прада да старэйшых выканкама і сельсавета. Калі пажылому чалавеку нешта трэба, ён не павінен шукаць нейкі асаблівы тэлефон. Павінен пазваніць у сельскі Савет, у райвыканкам, адміністрацыю горада, папрасіць дапамогу і сказаць адрас».

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што для такой работы не патрэбна ствараць адмысловыя штабы.

«Выканкам або сельскі Савет — гэта і ёсць штаб. Яны павінны ў гэты час аказаць падтрымку людзям», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У сённяшняй сітуацыі медыцынскія ўстановы часткова пераарыентаваныя, а інфармацыйна насельніцтва арганізавана Адміністрацыяй Прэзідэнта. І тут таксама не павінна быць лішніх мер і падмены паўнамоцтваў, упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

«Я ўжо 10 дзён кантралюю работу Міністэрства аховы здароўя і ўрачоў і катгарычна забараніў

мікрабіёлагам, эпідэміёлагам, урачам прымаць рашэнні па закрыцці прадпрыемстваў. Іх справа — лячыць людзей у любой сітуацыі, якая ўзнікне, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — Забараняць і зачыняць, па Канстытуцыі, у нашай краіне мае права толькі Прэзідэнт. Прыходзьце, даказвайце, што трэба нешта зачыніць, — зачынім. Урач павінен лячыць, журналіст — інфармаваць. Кожны павінен займацца сваёй справай».

«Ад Расіі не закрыешся.

І мы не будзем закрывацца»

Аляксандр Лукашэнка сказаў, што ў плане распаўсюджвання каранавіруса яго больш за іншыя краіны хваляе сітуацыя ў Расіі.

«Ад Расіі не закрыешся. І мы не будзем закрывацца. Яны паспрабавалі... Як ездзілі, так і ездзяць, — заўважыў Прэзідэнт. — І людзям ты не забароніш. Нават з блокам НАТО: на польскай граніцы, як за мінулыя суткі мне далажылі, 130 чалавек туды-сюды хадзілі — па карце паляка, гандляры кожны дзень перамяшчаюцца...»

Павінен быць парадак, але трэба разумець, што немагчыма ў глабальным свеце закрыцца, дадаў кіраўнік дзяржавы. Што датычыцца выкарыстання магчымаасцяў падчас крызісу, то на бядзе зарабіць нельга, але нашы магчымасці ў тым, што мы не спыняем вытворчасць, і калі іншыя дзяржавы будуць аднаўляцца, мы зможам працаваць як працавалі. У гэтым наш плас.

Памятаць пра памяць

Нягледзячы на сённяшнія падзеі і сітуацыю ў суседніх краінах, Беларусь ніякі святочныя мерапрыемствы да Дня Перамогі адмяняць не будзе. Прэзідэнт паабяцаў, што незалежна ад абставін свята Перамогі ў негатыўнай, «хворай» інфармацыйнай плыні не згубіцца.

«Мяне часта пытаюць: а вы прыедзеце на парад? Калі з Беларусі ніхто не прыедзе на парад у Маскву, то хто тады ўжо туды паедзе? — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — Але ў мяне адна праблема. У нас жа дакладна тыя ж мерапрыемствы, у той жа час».

Адміністрацыя Прэзідэнта сёння разважае, як зрабіць так, каб Аляксандр Лукашэнка змог наведаць парад у Маскве, і ўзяць удзел у святкаваннях у беларускай сталіцы.

Прэзідэнт нагадаў таксама аб неабходнасці добраапаздаваць да падзеі мемарыялы.

«Вы павінны зрабіць гэта і на самым высокім узроўні правесці гэты мемарыялет. Каб нашы дзеці і ўвесь свет бачылі, што мы памятаем гэта, таму што Беларусь — гэта жывы напамін аб той страшнай вайне. Больш, чым Беларусь, ні адна краіна не пакутавала», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Марыя ДАДАЛКА, Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

АЦЭНЬВАННЕ І МАТЫВАЦЫЯ...

РАБОТА ЗА ЎЗНАГОРОДУ

— Працаваць будзем над праблемай матывацыі і, як мне здаецца, маніпулявання / спекулявання баламі ў нашай школе. Якія складанасці ёсць? Як яны працягваюцца? Што можна зрабіць, не разбураючы 10-бальную сістэму ацэньвання? Ці ёсць альтэрнатывы? Як інтэграваць у нашу сістэму адукацыі найлепшыя сусветныя вопыты? Ці можам мы матываваць без адзнак і балаў? — акрэсліў праблемнае поле Яўген ЛУФЕРЧЫК.

«Памылку ўсе разглядаюць як катастрофу, як прысуд, а не як пункт росту. Дзеці павінны баяцца памыліца».

— Навошта школьнік вучыцца? Што яму трэба ад установы адукацыі і педагога? Ці патрэбна яму адзнака (ацэнка)? Амаральнасць адзнак — аспект, пра які я асабіста ніколі ўсур'ёз не разважала. Можна быць, прыйшоў час? — падкінула аргументаў у «агонь» дыскусію Валянціна Чэкан.



Яўген ЛУФЕРЧЫК: «Што можна зрабіць, не разбураючы 10-бальную сістэму ацэньвання? Ці ёсць альтэрнатывы?»

У грамадстве нярэдка абмяркоўваецца пытанне аб'ектыўнасці (суб'ектыўнасці) школьных адзнак. Самі педагогі прызнаюць, што як толькі ў пачатковай школе ўводзіцца ацэнкавая сістэма, паводзіны вучня тут жа пачынаюць уплываць на яго адзнакі па розных прадметах. Не падбаёцца настаўніку штосці (дзіця раздражняе яго сваёй актыўнасцю (пасіўнасцю), задае шмат пытанняў, падвяргае сумненню меркаванне настаўніка, на усё мае ўласны погляд), значыць, церпяць яго адзнакі. Некаторыя педагогі не ставяць найвышэйшы бал, таму што лічаць:

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

у такім разе яны пазбавяць вучня стымулу расці і ён будзе спачываць на лаўрах. А ёсць і тыя, хто кажа: «На дзесяць балаў я і сам не ведаю»...

І ўсё ж давайце прызнаемся: мы не ўяўляем сабе школу без адзнак. Вучыцца — азначае для нас атрымліваць адзнакі. Ацэніць работу вучня — значыць абавязкова паставіць яму адзнаку. Каб пакараць ці падтрымаць дзіця, выстаўляецца адзнака ў дзённік і журнал. Бацькі пытаюцца ў дзяцей пра тое, што яны атрымалі ў школе (а тыя думваюць, што ходзяць туды па адзнакі). У гутарках з сябрамі ці калегамі цікавацца, як вучацца іх дзеці... Галоўнае ў нашым грамадстве — мець добрыя адзнакі. І гэтыя чаканні перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Дзеці прызычываюцца працаваць за ўзнагароду.

Калі настаўнікам падчас адукацыйнага бранча было прапанавана сфармуляваць праблемы матывацыі, паставіўшы сябе на месца вучня, і разабрацца з тым, чаму яму страшна, складана, чаму ён не паспявае, не разумее, навошта патрэбна ўся гэтая інфармацыя, што даецца на ўроку, і гэтай далей, яны ў выніку канстатавалі, што школьная сістэма стварае неуротыкаў і бацькі гэтакім таксама спрабуюць. Ім уласціва вельмі моцная звычка — ацэньваць усё ў балах. Дзіця імкнецца адпавядаць бацькоўскім чаканням. Яно думае, што яго не будуць любіць, калі атрымае нізкую адзнаку. А памылку ўсе разглядаюць як катастрофу, як прысуд, а не як пункт росту. Дзеці павінны баяцца памыліца.

— Маці ў прысутнасці сына-адзінаццаткаці класніка кажа настаўніку: «Калі ён не паступіць, гэта будзе канец свету!» І што думае пры гэтым сын? — пытае Валянціна Чэкан.

— Многія праблемы сучаснага грамадства вырастаюць са школы і страху, — канстатаваў настаўнік матэматыкі цэнтры дадатковай адукацыі «Адукацыйная прастора «Краіна сямброў», аўтар праекта «Па той бок лікаў» Ягор ДАЎГАЛЕВЕЦ.

КНИГА — ПРЫЧЫНА ІНТЭЛЕКТУ?

Між іншым, праведзенае ў чатырох расійскіх рэгіёнах даследаванне, якое ахапіла 1,5 тысячы вучняў, паказала, што вучні і настаўнікі маюць розныя ўяўленні адносна сістэмы ацэньвання на ўроку і яе аб'ектыўнасці, у тым ліку рознае разуменне крытэрыяў.

Не сумняваюцца ў аб'ектыўнасці ацэньвання толькі 43 працэнты школьнікаў, прычым з пятага да дзясятага класа ўпоўнанасць у яго аб'ектыўнасці знікае. Між іншым, крытэрыі ацэньвання разумеюць усяго 49 працэнтаў школьнікаў. Затое 99 (!) працэнтаў педагогаў



Валянціна ЧЭКАН: «Амаральнасць адзнак — аспект, пра які я асабіста ніколі ўсур'ёз не разважала. Можна быць, прыйшоў час?»

абсалютна ўпэўнены ва ўласнай аб'ектыўнасці!

«Што пры ацэньванні вучэбных дасягненняў навучэнцаў з'яўляецца для вас найбольш важным?» — пацікавіліся ў педагогаў. 71 працэнт з іх адказаў: «Наўянасць свайго пункту погляду». 69 працэнтаў указалі на важнасць умення скарыстаць вывучанае на практыцы, 52 працэнты — на веданне вучэбнага матэрыялу, 47 працэнтаў — на ўзаемадзеянне з іншымі вучнямі... Прычым усім гэтым завяям не знайшлося пацверджання пры апытанні школьнікаў.

Навучэнцы больш крытычна ставяцца да адзнакі. 88 працэнтаў настаўнікаў лічаць адзнаку ў балах матывавальным фактарам. Сярод школьнікаў такое меркаванне падзяляе толькі 35 працэнтаў ад агульнай колькасці апытаных.

Яўген ЛУФЕРЧЫК раскажаў, што ў ЗША ў 1990-х гадах праводзілася маштабнае даследаванне. Адабраўшы больш за дваццаць тысяч вучняў пачатковай школы па ўсёй краіне, даследчыкі вывучалі іх пасляховасць і збіралі падрабязныя звесткі аб сям'і і пазашкольным жыцці. Навукоўцы выкарыстоўвалі сям'я розныя метады — праводзілі анкетаванне, а таксама асабістыя гутаркі з бацькамі, дзецімі, школьнымі настаўнікамі. У выніку ў іх распрадажэнні аказалася вельмі масіў даных, якія трэба было дакладна трактаваць.

А цяпер паглядзіце на васьм фактараў, якія, паводле вынікаў гэтага даследавання, не маюць аніякай узаемазвязі з пасляховасцю:

1. Дзіця расце ў поўнай сям'і.
2. Яго бацькі нядаўна пераехалі ў больш прэстыжны раён.
3. Маці дзіцяці не працавала пасля яго нараджэння і да паступлення ў дзіцячы сад.
4. Дзіця наведала праграму Head Start (дашкольная адукацыйная праграма для

дзяцей з малазабяспечаных сям'яў у ЗША).

5. Бацькі рэгулярна ходзяць з сынам ці дачкой у музей.
6. Дзіця рэгулярна б'юць.
7. Дзіця шмат часу глядзіць тэлевізар.
8. Бацькі дзіцяці чытаюць яму ўголос практычна кожны дзень.

Некаторыя з высокай выклікаюць здзіўленне. Здавалася б, усім зразумела, што доўгае сядзенне перад тэлевізарам шкодзіць вучобе. Але гэта толькі меркаванне, а калі казаць аб статыстычных звестках, то паміж сумарным часам прагляду тэлевізара і вынікамі школьных тэстаў ніякай карэляцыі навукоўцы не знайшлі...

«Калі педагог дае магчымасць памыляцца, істотна змяняюцца паводзіны вучня, дзеці смялей пачынаюць выказвацца, дзіцяці цікавымі ідэямі, задаваць пытанні, агучваць гіпотэзы».

Затое была ўстаноўлена карэляцыя паміж пасляховасцю дзіцяці (матывацыя да навучання) і адукацыяй яго бацькоў. У адукаваных бацькоў дзіця з вялікай імавернасцю будзе добра вучыцца ў школе. Гэтакім спрыяе і атрыманая ў спадчыну цяга да ведаў, і асяроддзе, у якім малое расце, а таксама тое, што бацькі разумеюць каштоўнасць адукацыі і перадаюць свае жыццёвыя прыярытэты дзіцяці. Устаноўлена таксама сувязь паміж пасляховасцю і наўянасцю дамашняй бібліятэкі. Дзеці, у якіх дома шмат кніг, вучацца добра. Якім запярэчыць, што калі ў дзіцяці шмат кніг, гэта не заўсёды значыць, што яго іх чытае... Але, як ні дзіўна, і статыстыка гэта пацвярджае, на адзнаках дзіцяці станюцца адбіваецца нават фізічная прысутнасць кніг у доме. Абстаноўка натхняе на вучобу і цікаваць да ведаў. У той жа час, не варта спадзявацца, што, прымушаючы дзіця чытаць кнігі, вы зможаце палепшыць яго школьныя адзнакі. Кніга з'яўляецца ў большай ступені не прычынай інтэлекту, а яго вынікам...

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ

А ці можна матываваць да навучання нізкая адзнака? Пытанне зусім не рытарычнае...

— Мне бачыцца неабходным адмовіцца ад «назапашвання» адзнак і вывядзення сярэдняга бала за чэрць, бо ён адлюстроўвае рост навучэнца цягам вучэбнай чэрці і такім чынам дэмаўтуе. Скажам, нейкі вучань «нахапаў» у пачатку чэрці дрэнныя адзнак. Потым узяўся за розум, падыняўся, засвоў матэрыял і пасляхова скончыў чэрць. Але сярэдня адзнака адкідае яго назад, і ў навучэнца ўнікае адчуванне, што колкі ты ні старэйшы, усё роўна добрую адзнаку табе не паставяць, — разважае выкладчык англійскай мовы Валянціна ГОЛУБЕВА.

Далучайцеся!

ЗЯЛЁНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ

Мінпрыроды запрашае да ўдзелу ў экалагічнай кампаніі «Добраўпарадкам малую радзіму!»

На працягу года ў краіне пройдуць шматлікія мерапрыемствы па добраўпарадкаванні гарадоў, раёнаў, жылых двароў, мемарыяльных комплексаў, паркаў і прыродных аб'ектаў. Далучыцца ці арганізаваць сваю «зялёную» акцыю можа кожны.

— Мы заклікаем усіх жыхароў нашай краіны, грамадскія аб'яднанні і арганізацыі актыўна ўключыцца на працягу года ў гэтую экалагічную кампанію, — сказала начальнік галоўнага ўпраўлення экалагічнай палітыкі, міжнароднага супрацоўніцтва і навукі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Таццяна КАНАНЧУК. — Кожны можа зрабіць свой унёсак у паляпшэнне стану навакольнага асяроддзя і захаванне памяці гераічнай перамогі нашых продкаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Таццяна Кананчук адзначыла, што ў мінулым годзе шмат людзей прынялі актыўны ўдзел у кампаніі. Прычым не толькі ў акцыях і мерапрыемствах, агучаных ці запланаваных у рамках рэспубліканскага плана па навадзненні парадку на зямлі, але і ў грамадскіх ініцыятывах, напрыклад, «Зробім!», «Плогін Беларусь» і іншых. Так, летась падчас забягаў актыўныя грамадзяне сабралі 1,4 тоны смецця. З удзелам насельніцтва было створана 52 тысяч га новых лясоў, у рамках акцыі «Чыстыя вадаёмы» ў парадак прыведзена 1,2 тысячы км берагавой лініі вадаёмаў і вадацёкаў, добраўпарадкавана амаль 3000 прыдамыя тэрыторый, а таксама 7665 мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой славы, пахаванняў воінаў, іншых памятных месцаў. Валанціны таксама абследвалі 625 крыніц — сёлета праца па іх добраўпарадкаванні прадоўжыцца.

Дзе ж можна прыкласці свае сілы ў 2020-м? Гэта традыцыйныя акцыі па пасадцы дрэў вясной і восенню, на май-чэрвень запланавана добраўпарадкаванне экалагічных сцежкаў, а на верасень — велепрабегі ў рамках Дня без аўтамабіля і іншыя мерапрыемствы. Каб заныцца добраўпарадкаваннем ці азеляненнем тэрыторый, дастаткова звязацца з тэрытарыяльнымі органамі Мінпрыроды — яны падкажуць, дзе неабходна такая дапамога.

Па словах Таццяны Кананчук, прыродаахоўнае ведамства таксама вітае і гатовы падтрымаць экалагічныя ініцыятывы ад грамадзян, грамадскіх аб'яднанняў.

Можна дапамагчы прыродзе і не выходзячы з дому — напрыклад, далучыцца 28 сакавіка да глабальнай экалагічнай акцыі «Гадзіна Зямлі — 2020». У гэты дзень трэба будзе адключыць святло і іншыя нежыццёва важныя электрапрыборы на адну гадзіну з 20.30 да 21.30.

— Мэта акцыі — не столькі сэканоміць электраэнергію, колькі звярнуць увагу жыхароў нашай краіны на пытанні аховы навакольнага асяроддзя, — адзначыла Таццяна Кананчук. — М

ВА ЎМОВАХ «ЭКАНАМІЧНАГА ЦУНАМІ»

На пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў разгледжаны прапановы эканамічнага характару па рэагаванні на тэндэнцыі, якія фарміруюцца ў сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай.

«Вядома, перад гэтым мы вывучылі сусветны вопыт, меры, якія выкарыстоўваюцца ў Еўрапейскім саюзе і ў нашых краінах — членах Еўразійскага эканамічнага саюза, сустрэліся з бізнесам, пагаварылі з рэгулятарам, — расказаў перад пасяджэннем намеснік міністра эканомікі Юрый ЧАБАТАР. — Таму ў прынцыпе прапановы, якія на сённяшні момант сфарміраваны, не новыя. У большасці выпадкаў яны будуць задзейнічаны ў многіх краінах. Размова пра такія кірункі, як, у прыватнасці, падатковая палітыка. Мы абмяжваем пытанне дадання падатковых канікул. У частцы грашова-кредытнай палітыкі, вядома, усе ставяць пытанне аб даступнасці кредитных рэсурсаў.

Тое, што адбываецца ў сусветнай эканоміцы, ужо мае трапіную назву «цунамі эканамічнага разбурэння», заўважыў, адкрываючы пасяджэнне Прэзідыума Саўміна, прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей РУМАС.

«Беларусь, нягледзячы на кантраляваную абстаноўку ў краіне па распаўсюджванні каранавіруса, не засталася ўбаку ад эканамічнага шторму, — сказаў ён. — Некаторыя галіны, найбольш адчу-

вальныя да працэсаў, якія адбываюцца, аказаліся ў дастаткова складанай сітуацыі. Не прауюць традыцыйныя лагістычныя ланцаўкі, заключэння кантракты не выконваюцца. Сітуацыя ускладняецца тым, што гэты працэс пакуль толькі расце і тэрміны аднаўлення невядомыя. У такіх умовах бізнес чакае пэўных дзеянняў, падтрымкі і хоча ведаць, чым дзяржава можа дапамагчы і як яна падставіць пляччо ў гэты складаны перыяд».

Па даручэнні ўрада Міністэрства эканомікі разам з зацікаўленымі бакамі распрацавала і ўнесла ў Саўмін пакет мер па забеспячэнні стабільнай работы эканомікі ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце.

Сяргей Румас падзякаваў Нацыянальнаму банку за шэраг апэратыўных рашэнняў па кредитных адносінах і прывёў рэгулятары ў прыклад кіраўнікам дзяржарганізацыі па хуткасі рашэнняў, якія прымаюцца ў экстраардынарнай сітуацыі.

«Улічваючы, што шэраг мер запатрабуе ўхвалення і прыняцця рашэння кіраўніком дзяржавы, неабходна па выніках нашых абмеркаванняў унесці адпаведныя прапановы Прэзідэнту, — дадаў прэм'ер. — Таму я прашу Мініканомікі апэратыўна аформіць адпаведны даклад, а дзяржаўныя органы — арганізаваць работу па падрыхтоўцы праектаў адпаведных рашэнняў».

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

На слыху

«ГІПЕРДЫЯГНОСТЫКА Ў ДАДЗЕНЫМ ВЫПАДКУ АПРАЙДАНА»

У Міністэрстве аховы здароўя растлумачылі, чаму дыягназ COVID-19 не пацвердзіўся

Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што колькасць зарэгістраваных у Беларусі выпадкаў каранавіруса павялічылася да 94. Пры гэтым 32 чалавекі паправіліся і ўжо выпісаны ці рыхтуюцца да выпіскі, а 62 застаюцца пад медыцынскім назіраннем. Спецыялісты расказалі, што такое самаізаляцыя і хто павінен яе прытрымлівацца, ці хапае ў краіне дэзінфекцыйных сродкаў і колькі грошай знаходзіцца на дабрачынным рахунку Міністэрства аховы здароўя.

Намеснік міністра аховы здароўя Алена БОГДАН адзначыла, што пацыентаў на штучнай вентыляцыі лёгкіх сярэд інфіцыраваных COVID-19 на сёння няма. У адзінай пацыенткі, якая была пад інтэнсіўным назіраннем, адзначаецца станоўчая дынаміка.

Паводле інфармацыі намеснікі міністра, у кантактных цэнтрах краіны ёсць 2221 свабоднае месца.

— Ніякай перапоўненасці няма. Служба хуткай дапамогі працуе ў звычайным рэжыме. Мы штодзёна адсочваем сітуацыю з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Ні ў адным рэгіёне павелічэння колькасці выклікаў з гэтай нагоды не назіраецца, — падкрэсліла Алена Богдан. — Мы робім усё магчымае, каб пік распаўсюджвання COVID-19, які гэта адбываецца ў Еўропе, у нас не надыйшоў.

Намеснік міністра заўважыла, што зараз сітуацыя спакойная і кантраляваная ва ўсіх рэгіёнах краіны:

— Мы абралі тактыку не штодзёнага інфармавання насельніцтва, бо наша сістэма працуе на сваім першым узроўні і нічога экстраардынарнага ў краіне не адбываецца.

На дабрачынным рахунку, які на гэтым тыдні быў адкрыты Міністэрствам аховы здароўя, зараз знаходзіцца амаль 552 тысячы рублёў і больш за 16 тысяч еўра. Спецыяльна створаная пры міністэрстве рабочая група будзе ў адкрытым

рэжыме вызначаць кірункі, на якія гэтыя сродкі будуць выдаткаваны. У прыватнасці, плануецца затрымаць іх на забеспячэнне ахоўным адзеннем і іншымі сродкамі медперсоналу і стварэнне неабходнага запаса тэст-сістэм.

Намеснік міністра аховы здароўя, галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Наталля ЖУКАВА заўважыла, што пастанова Савета Міністраў, якая прадугледжвае для тых, хто прыбывае ў краіну, двухтыднёвую самаізаляцыю, накіравана на мінімізацыю імі сваіх кантактаў.

— Дакумент прадугледжвае, што ўзровень самасвадомасці нашых насельніцтва дастатковы, каб кожны адказа падышоў да захоўвання здароўя — свайго і блізкіх. Адміністрацыйных мер, прыцягнення сілавых структур для выканання мер самаізаляцыі пакуль не патрабуецца, — адзначыла Наталля Жукава.

Яна растлумачыла, што ў рэжыме самаізаляцыі павінен знаходзіцца той чалавек, які вярнуўся з-за мяжы. Астатнім членам яго сям'і яна не патрэбна, але сачыць за зменамі свайго самаадчування ў такой сітуацыі важна, як і свечасцова звяртацца па медыцынскаму дапамогу. Рэжым самаізаляцыі азначае знаходжанне дома. Выходзіць у магазіны, паркі, аптэкі і іншыя месцы забаронена, каб не падвяргаць патэнцыйнай пагрозе навакольных.



У Мінску 27 сакавіка з 3-й гарадской клінічнай бальніцы транспартавалі пацыента, які захварэў на каранавірус, у інфекцыйную бальніцу.

У апошнія дні тэсціраванне на COVID-19 усіх грамадзян, якія перасякаюць граніцу, не адбываецца. З чым гэта звязана, Наталля Жукава растлумачыла наступным чынам:

— Усе грамадзяне, якія прыбываюць, калі тэрмометрыя не выяўляе ў іх павышэння тэмпературы цела, не падлягаюць абавязковаму тэсціраванню на каранавірусную інфекцыю. Бо чалавек, які прыходзіць з іншай краіны, абавязаны 14 дзён знаходзіцца ў рэжыме самаізаляцыі. Калі ўзнікаюць сімптомы, якія не выключаюць наяўнасці COVID-19, трэба звяртацца па медыцынскую дапамогу.

Спецыялісты таксама пракаментавалі выпадкі з пацыенткай з Жыткавіч, запэўнішы, што ды-

ягназ COVID-19 у яе не пацвердзіўся.

— Сапраўды быў пастаўлены папярэдні дыягназ COVID-19. Тэст праводзіўся метадам ПЦР-дыягностыкі, які з'яўляецца даволі складаным, патрабуе навыкаў і вопыту. Атрыманы вынік быў пераправяраем, і ўсяго было выканана тры віды даследавання. Канчатковы вынік — адмоўны. Усе супрацьпідэмійныя мерапрыемствы мы правалі адразу, у тым ліку работу з кантактнымі асобамі. Гіпердыягностыка ў дадзеным выпадку больш апраўдана, чым недастатковае выяўленне, — растлумачыла Наталля Жукава.

Аптымальны запас лекаў і ахоўных сродкаў для медперсоналу ў краіне створаны. Як падкрэсліў

начальнік аддзела рэгулявання закупак, абароту медыцынскіх вырабаў і мадэрнізацыі аб'ектаў Міністэрства аховы здароўя Юрый ДЗЯДЗЯН, беларуская прамысловасць задавальняе попыт у антысептычных сродках. А каб забяспечыць усе заяўкі арганізацый, тэмпы вытворчасці нароччаюцца ўдвая. На адным з прадпрыемстваў наладжана вытворчасць рэспіратараў 2-га ўзроўню аховы.

— Працоўніцтва пытанне з міжнароднымі пляцоўкамі наконнт набыцця аховы і абсталявання, у прыватнасці апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх. Але справа ў тым, што гэтая прадукцыя патрэбна сёння ўсяму свету, — адзначыў Юрый Дзядзян.

Алена КРАВЕЦ.

ПАМ'ЯТАЕМ ПРА ВЕТЭРАНАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Першы намеснік старшыні Рэспубліканскага савета Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Юрый ЛУЦЫК паведаміў, сёлета кожны ветэран атрымае медаль да Дня Перамогі, прычым асноўная частка ўзнагарод будзе ўручана ва ўрачыстай абстаноўцы. Таксама ён выказаў надзею, што нягледзячы ні на што будзе праведзены парад у Мінску, гасцямі якога стануць таксама ветэраны і ўдзельнікі вайны.

Самі ж ветэраны кажуць пра тое, што хочучь браць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Ім важна адчуваць падтрымку, клопат і ўвагу, ведаць, што пра іх памятаюць. У прыватнасці, пра гэта заявіў старшыня Мінскай гарадской арганізацыі ветэранаў Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Анатоль АДОНЬЕЎ, падкрэсліўшы, што акрамя матэрыяльнай дапамогі вельмі важны сумесныя акты і мерапрыемствы, а таксама ўдзел ветэранаў у патрыятычным выхаванні моладзі.

Святлана БУСЬКО.

О ДАРЭЧЫ САМАЕ БЯСПЕЧНАЕ МЕСЦА — СВОЙ ДОМ

Усё больш пажылых людзей і людзей з інваліднасцю звяртаюцца ў тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН), з просьбай даставіць ім на дом прадукты харчавання і лекі.

Як заявіў Аляксандр Румак, гэта звязана з актыўнай тлумачальнай работай, скіраванай на тое, каб пажылыя людзі зразумелі, што для іх цяпер у сувязі з эпідэміяй каранавіруса бяспечней за ўсё знаходзіцца дома і лішні раз не выходзіць на вуліцу.

Пры гэтым сацыяльныя службы прапануюць ім сваю дапамогу. Яе каардынатары з'яўляюцца ТЦСАН, якія цяпер аб'ядноўваюць намаганні Чырвонага Крыжа, БРСМ, а таксама ўсіх неабяўжаных людзей, што гатовыя стаць валанцэрамі. Званікі прымаюцца ад усіх пажылых людзей — і адзіночкі, і тых, якія пражываюць адны. Пры гэтым, як адзначыў Аляксандр Румак, мы павінны перагародзіць шлях ашуканцам, якія могуць скарыстацца даверлівасцю старых. Таму сацслужбы імкнучыся максімальна паведаміць, хто і калі прыйдзе ў якасці памочніка, а сапраўтні абавязкова павінен паказаць сваё пасведчанне. Што датычыцца Чырвонага Крыжа, то ён робіць для сваіх валанцэраў байдужы.

Таксама, каб пазбегнуць лішняга выхату на вуліцу, паштовыя аддзяленні цяпер па жаданні чалавека займаюцца дастаўкай пенсій на дом.

ПЕРААДОЛЕЦЬ ХВАРОБУ РАЗАМ

Беларусь далучылася да міжнародных ініцыятыў саплідарнасці з Італіяй у сувязі з надзвычайнай сітуацыяй, звязанай з новым каранавірусам.

Колерамі італьянскага сцяга асяцілася вежа Нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску. Ініцыятыва будзе доўжыцца да 31 сакавіка. Знак павялічыўся таксама падтрыманы ў сацсетках паведамленнем «Салідарнасць з народам Італіі».

«Беларусы памятаюць, што Італія была адной з першых краін, якія неадкладна прыйшлі на дапамогу Беларусі пасля чарнобыльскай ядзернай катастрофы. Сотні тысяч беларускіх дзяцей адчувлі вялікую любоў італьянскіх сем'яў, для многіх з іх Італія стала другой радзімай. А цяпер беларусы даюць нам сілы і надзею на лепшую будучыню», — падзякаваў пасол Італіі ў Беларусі Марыя Бальдзі.

Варвара МАРОЗОВА.

НЕВЯДОМЫЯ У МАСКАХ АБАКРАЛІ ПЕНСІЯНЕРАК

Два падобныя выпадкі адбыліся ў Баранавічах, паведаміла УУС Брэсцкага аблвыканкама.

Дзве жанчыны, на тварах якіх былі надзетыя ахоўныя маскі, прыйшлі дадому да мясцовай жыхаркі, прапанаваўшы заісацца на бясплатную вакцынацыю супраць грыпу. Гаспадыня запрасіла іх на кухню для запэўнення неабходных дакументаў. Падчас афармлення заяўкі адна з жанчын неспрыяльна адлучылася. Пасля сыходу няпрарашаных гасцей бабуля выявіла, што зніклі грошы.

Буйная сума грошай прапала і яшчэ ў адной пажылой грамадзянкі. Як высветлілася, жанчына некалькі гадзін адсутнічала дома. Ключ ад уваходных дзвярэй яна захаўвала на незамікнёнай верандзе. Мабыць, гэтым і скарысталіся невядомыя: аператыўнікі ўстанавілі, што падчас адсут-

насці гаспадыні з двара яе дома выходзілі жанчыны ў ахоўных масках.

СПЫНІНЫ БІЗНЕС НА МЕДТАВАРАХ

З улікам цяперашняга эпідэміялагічнага становішча Галоўнае ўпраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі і штотдня праводзіць прафілактычную работу, скіраваную на выяўленне і спыненне фактаў незаконнай рэалізацыі медыцынскіх тавараў.

Паводле апошняй інфармацыі, на тэрыторыі краіны — у Брэсце, Мінску, Мінскай вобласці, Магілёве і Гродне — выяўлена сем фактаў незаконнага продажу медыцынскіх масак. На парушальнікаў складзены адміністрацыйныя пратаколы за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Яны ў асноўным закупілі тавар у аптэках, а ў інтэрнэце прадавалі з нацэнна. Канфіскавана больш за 28 тысяч адзінак

медыцынскай прадукцыі агульным коштам каля 26 тысяч рублёў. Ужо паведамылася пра такія факты ў Мінску, Гродне, Магілёве. Гаворка шла пра канфіскаваныя аператыўнікамі пальчаткі, ахоўныя маскі, халаты, ахоўныя акулеры, бінты, марлі. А вось і свежыя прыклады, паведамаў МУС.

У сталічным рэгіёне кляў рынка «Новы Лебядзіны» 37-гадовы мужчына прадаваў медыцынскія аднаразовыя маскі па 81 капейцы за штуку. Канфіскавана 800 масак коштам каля 650 рублёў.

Выпадкі продажу медыцынскіх масак таксама выяўлены ў Мінску. 39-гадовы італьянскі жыхар набыў іх праз інтэрнэт з мэтай перапродажу па больш высокай цане. Канфіскавана 500 масак агульным коштам 500 рублёў. Акрамя таго, пры перапродажы пяці тысяч масак беларускай вытворчасці затрыманы грамадзянін Расійскай Федэрацыі.

А ў Брэсце затрыманы прадпрымальнік, які праз інтэрнэт незаконна прадаваў сем тысяч медыцынскіх масак.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Сітуацыя

Будынак разладу

Хто паставіць кропку ў спрэчцы вакол пакупкі за адну базавую?

Прадпрымальнік і інвалід 3-й групы вырашыў набыць будынак для свайго прадпрыемства. Купіў яго на аўкцыёне за адну базавую велічыню. І збіраўся адразу ж пацаць вытворчасць. Аднак высветлілася, што гэта немагчыма: у прыватнасці, у паміжнароднай адсутнічае электраправадка, зрэзаны батарэй і ацяпляльны кацёл. Перомовы з буйным уласнікам, які адказваў за захаванасць маёмасці, плённе не прынеслі. Больш за тое, ранейшы ўласнік цяпер звярнуўся ў суд і патрабуе вярнуць будынак, бо ў яго — свая праўда.

ЗАПАТРАБАВАНАЯ ПРАДУКЦЫЯ

— Наша кампанія — навукова-вытворчая ўкраінская арганізацыя «Бяспечнае жыццё» — з'яўляецца распрацоўшчыкам унікальных вырабаў, запатэнтаваных на тэрыторыі Беларусі і Расіі, — расказвае яе дырэктар Дзмітрый ЗАХАРЭВІЧ. — У інвалід, перанёс інфаркт міякардыя і клінічную смерць. І мы стварам рабочыя месцы для людзей з інваліднасцю — імкнёмся, каб іх было да 100 %. Гэта мае жыццёвае крова. Прымаем інвалідаў па праграме адаптацыі.

Прадукцыя прадпрыемства сацыяльна-значная. Гэта матрацы з напальнікамі, які не

гарыць, для бальніц, дамоў-інтэрнатаў, дзіцячых лагераў, падушкі ў інвалідных крэслах, шматразовыя падушкі, шматразовыя жаночыя пракладкі, у тым ліку і ўралагічныя. Па словах Дзмітрыя Захарэвіча, атрымаць паміжнародна ў арэнду для прадпрыемства, дзе працуюць інваліды, складана. Згодна з Указам Прэзідэнта № 150 «Аб некаторых пытаннях арэнды і бязвыплатнага карыстання маёмасцю» прадпрыемствам, дзе працуе больш за палову інвалідаў, ільгацыю арэнднай платы, у прыватнасці, да іх прымяняецца паніжаны каэфіцыент.

— У рэальнасці арандаваць паміжнародна амаль немагчыма, бо калі даведаюцца, што будзе працаваць такое прадпрыемства, адразу адмаўляюць. Тлумачаць тым, што падаткі дзвядзецца запілаціць большы, чым атрымаюць ад арэнднай платы. Але ж калі будынак прастойвае, ён усё роўна патрабуе эксплуатацыйных расходаў, і падаткі яны таксама плацяць, — аргументуе суб'яседнік.

КАМЕНЬ СПАТЫКНЕННЯ

У верасні мінулага года Дзмітрый Захарэвіч набыў на аўкцыёне за адну базавую велічыню будынак. Гэта былая бібліятэка-клуб у вёсцы Стары Гуткоў Случкага раёна.

— Мы звярнуліся ў Случкі райвыканкам па прамых тэле-

фонных лініях. Аددзел эканомікі даслаў мне прапановы, скінуў фотаздымкі. Мяне усё задаволіла. А наколькі праз два-тры дні меў адбыцца аўкцыён, будынак я не паспяваў паглядзець. Такім чынам, кампанія «Бяспечнае жыццё» Дзмітрыя Захарэвіча набыла асобна стаячы аднапавярховы будынак Старагуткоўскай бібліятэкі-клуба 1962 года — пабудовы з дзвюма прыбудовамі агульнай плошчай 237,8 кв. м — без папярэдняга агляду.

— Мы выканалі ўсе ўмовы аўкцыёну, цалкам прыйшлі працэдуру. Заключылі дамову куплі-продажу. Будынак быў у распараджэнні аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Случкага райвыканкама. Калі паехаў глядзець будынак, ён аказаўся простаў разабаваны! Зрэзаны батарэй і ацяпляльны кацёл, знішчана ўся электраправадка. Тым часам у тэхнашпарце значыцца кацельня, а гэта сістэма ацяплення. Яе наяўнасць нават не павінна агаворвацца аўкцыённымі дакументамі. Гэта недзялімае злае.

Але адмаўляць ад набытку Дзмітрый Захарэвіч не стаў. Са слоў прадпрымальніка, дагавор куплі-продажу быў зарэгістраваны 17 кастрычніка, поўная аплата зроблена 4 лістапада. На працягу 10 дзён з моманту аплаты яму павінны былі перадаць будынак — тэхнашпарт і ключы на акце прыёмкі-перадачы.

— У дагаворы пазначана, што я набыў яшчэ і прыбяральню (на дворную пабудову), дарожку і агародку. Калі я прыехаў на месца, прыбяральню не аказалася, дарожка — не ў той колькасці, што ў дагаворы, агародка часткова разабраная. Я патрабаваў указаць у акце прыёмкі дарожку, прыбяральню і агародку, а таксама каб былі ўказаны адзінкі вымярэння. Склалі яшчэ адзін акт, але дарожка павінна вымярацца ў метрах квадратных, а не ў штахтах, агародка — у метрах квадратных. У выніку акт мне дагэтуль так і не прадставілі.

Акт прыёмкі-перадачы і стаў каменем спатыкнення, ён дагэтуль так і не падпісаны. Так ці інакш, каб пацаць фінансава-гаспадарчую дзейнасць, Дзмітрый Захарэвіч зарэгістраваў у Старым Гуткове юрыдычны адрас свайго прадпрыемства. І паралельна звярнуўся ў праваахоўныя органы, каб высветліць, куды ж знікла частка маёмасці.

— У ходзе праведзенага 17.12.2019 агляду ўстаноўлена, што ў гаражым боксе ў гарадскім парку Случка, а гэта як мінімум за 30 кіламетраў ад майго будынка, захоўваецца чыгуначны кацёл. Праведзеным аглядам дакладна ідэнтыфікаваць кацёл не ўяўляецца магчымым з прычыны адсутнасці на ім тлумачальных надпісаў, — зачытвае адказ з УБЭЗ суразмоўца. — Аказваецца, кацёл узят для захоўвання. І яго, дарэчы, мне да-



Той самы будынак Старагуткоўскай бібліятэкі-клуба.

гэтуль не вярнулі. З тлумачэння былога загадчыка матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Случкага раённай бібліятэкі вынікае, што на момант закрыцця будынка ў 2014 годзе з яго вывезлі ўсю маёмасць.

— У будынку парушана ўся сістэма ацяплення. І для таго, каб яе цяпер аднавіць, патрэбны дзсяткі тысяч долараў, бо гэта ж прамысловая прадпрыемства, — канстатуе Дзмітрый Захарэвіч.

Не уяўляюшыся паразумення з запішчыком, былы ўласнік будынка — а гэта адзель ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Случкага райвыканкама — падаў у суд іскавую заяву, каб у аднабаковым

парадку скасаваць дагавор куплі-продажу.

— Калі здзелка будзе скасавана, прадпрыемства не зможа працаваць. А мы ўжо гатовы — панчэм за пару дзён. Я гатовы абсталяваць рабочыя месцы і вырабляць прадукцыю, — сцвярджае прадпрымальнік. — З'явіцца сродкі, і паступова можна будзе рабці нейкі рамонт, аднаўляць будынак. Грошы панчуч паступаць у бюджэт. Але пакуль мне не перадалі ні ключы, ні тэхнічны пашпарт, а прапануюць падпісаць беставарны акт прыёмкі-перадачы. Хацелася б вырашыць пытанне мірна, а не закрываць прадпрыемства. Але былі ўласнік зануў прычыпуюю пазіцыю: скасаваць здзелку любой цаной.

«ПЫТАННЕ ВЫРАШАЕЦА ў СУДОВОМ ПАРАДКУ» Па каментарый «Звязда» звярнулася ў аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па-



Той самы будынак Старагуткоўскай бібліятэкі-клуба.

справах моладзі Случкага райвыканкама. Вось што нам адказаў начальнік аддзела Міхал ВАРБАЙ:

— Будынак Старагуткоўскай бібліятэкі-клуба не выкарыстоўваецца з 2014 года. На працягу 2015—2019 гадоў ён неаднаразова выстаўляўся на продаж з аўкцыёну камітэтам «Мінскабмаёмасць». На падставе вынікаў аўкцыёну ад 24 верасня 2019 года з ТАА «НВУА «Бяспечнае жыццё» быў заключаны дагавор куплі-продажу № 1 ад 03.10.2019 г. Цана продажу вызначана па выніках таргоў і складала 26,78 рубля.

Прадметам дагавора з'яўляецца будынак Старагуткоўскай бібліятэкі-клуба з дзвюма прыбудовамі, дарожкай і агароджай, агульнай плошчай 237,8 кв. м, 1962 года пабудовы, аднапавярховы, асобнастаячы, разамешчаны па адрасе: Мінская вобласць, Случкі раён, Вясейска сельсавет, вёска Стары Гуткоў, вул. Цэнтральная, 32.

Дагавор куплі-продажу зарэгістраваны пакупніком 17.10.2019 г. Поўная аплата цаны продажу аб'екта ажыццэўлена 04.11.2019 г.

Алена КРАВЕЦ.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у складзе старшынстваў: Старшын Канстытуцыйнага суда Міклашэвіча П. С., намеснікі: Старшын Карловіч Н. А., суддзюў Бодак А. М., Бойко Т. С., Варановіч Т. В., Данілюка С. Я., Козыравай Л. Р., Рабцава В. М., Рабцава П. М., Сяргеевай В. Г., Цікавенкі А. Г., Чырныява С. П., разгледзшы ў судовым пасяджэнні пытанне аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2019 годзе.

кіруючыся артыкуламі 22 і 24 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судовакладванні і статусе суддзюў, артыкуламі 74, 79, 84, 161—163 Закона Рэспублікі Беларусь «О конституционном судопроизводстве».

ВЫРАШЫЎ:
1. Прыняць Пасланне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і палатам Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2019 годзе» (дадаецца).

2. Апублікаваць Пасланне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і палатам Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2019 годзе» ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Старшынстваўчы — Старшын Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
П. П. Міклашэвіч

11 сакавіка 2020 г., г. Мінск.
№ Р-121/2020

Канстытуцыя — гэта ўвабавленне грамадства дагавора аб уладкаванні грамадства і сістэмы дзяржаўнай улады, гэта прававы падмурак, на якім грунтуецца жыццёздальнасць краіны, аднаства народа, палітычнай і сацыяльна-эканамічна стабільнасць.

Канстытуцыя як вылучэнне суверэннай волі народа мае абсалютную прырыэтнасць, увабавленне суверэнітэт Рэспублікі Беларусь як незалежнай дзяржавы.

Народ Беларусі, з’яўляючыся аднай крыніцай дзяржаўнай улады і носібтам суверэнітэту, ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна, праз прадстаўнічы і іншыя органы ў формах і межах, вызначаных Канстытуцыяй.

На мінувшых выбарах Парламент — Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, які з’яўляецца прадстаўнічым і заканадаўчым органам, грамадзяне выказалі сваё свабоднае волеўвядзенне, рэалізавалі выбарчыя канстытуцыйныя правы.

На аснове Канстытуцыі, ў форме канстытуцыйнай дэмакратыі выбраны склад Парламенту атрымаў легітымнасць, гэта значыць прызнанне і давер народа на выкананне дэпутатамі Палаты прадстаўнічой і членамі Савета Рэспублікі прадстаўнічых і заканадаўчых функцый.

Легітымнасць у прымаемых законах волі народа абумоўлівае неабходнасць гарманічнага спалучэння сацыяльнай справядлівасці і індывідуальнай свабоды, недапушчэння разрыву паміж правам і сацыяльнай рэальнасцю, аб’ектыўнага ўліку нацыянальных сацыякультурных традыцый, выклікаў сучаснасці.

У сучасных сацыяльна-палітычных працэсах забяспечэнне балансу інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы з’яўляецца асновам стварэння ў кансалідацыі грамадства і яго бласпелым устойлівым развіццём.

Справядлівы баланс інтарэсаў на аснове канстытуцыйных каштоўнасцей дасягаецца належным прыняццём дзяржаўнымі органамі і службовымі асобамі мер для ажыццяўлення і абароны правоў і свабод асобы, з другога боку, нуніўным выкананнем грамадзянін канстытуцыйных абавязкаў, правіленнем ім канструктыўнай грамадзянскай актыўнасці на карысць грамадства праз рэалізацыю канстытуцыйных правоў і свабод.

На сучасным этапе неад’емным фактарам развіцця Рэспублікі Беларусь дэмакратычнай прававой дзяржавы і з’яўляецца канстытуцыйнае правасуддзе.

Сваёй дзейнасцю Канстытуцыйны Суд сцвярджае вяршэнства Канстытуцыі і не прамое дзеянне, раскрывае і развівае рэгулятыўны патэнцыял канстытуцыйных прынцыпаў і норм для прававой сістэмы краіны.

Расшнні Канстытуцыйнага Суда накіраваны на канстытуцыялізацыю грамадскіх адносін, абарону канстытуцыйных правоў і свабод чалавека і грамадзіна, зацвярджаючы канстытуцыйнай законнасці ў нарматворчасці і правапрямненні.

Рэалізуючы на падставе артыкула 116 Канстытуцыі, артыкула 22 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судовакладванні і статусе суддзюў, артыкулаў 98—106 Закона Рэспублікі Беларусь «О конституционном судопроизводстве» паўнамоцтва на ажыццяўленні абавязковага папярэдняга кантролю канстытуцыйнасці закону, прыняты Палатай прадстаўнічой Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і адораных Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, да падпісання і Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны Суд у 2019 годзе правярэў канстытуцыйнасць 41 закона.

1. У разшннях Канстытуцыйнага Суда сфармуляваны праваявы пазіцыі, якія канстатуюць рэалізацыю і развіццё ў законах канстытуцыйных прынцыпаў і норм, стварэнне неабходных прывававых механізмаў і гарантвання непатэхнасці аснў канстытуцыйнага ладу, забяспечэння справядлівасці балансу інтарэсаў грамадзіна, грамадства і дзяржавы.

2. У разшнні на змяненых законаў, якія рэгулююць з’яўленні эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, адзначана, што пры прадстаўленні адзіноўна, кі ад прызыву на тэрміновае ваенную службу, службу ў рэзерве для прадаўжэння аднаўлення заканадаўча зыходзіць з неабходнасці дасягнення разузнага і справядлівага балансу паміж мэтай, з аднаго боку, падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў для патрэбнасцей грамадства і дзяржавы, а з другога — забеспячэння нацыянальнай бяспекі і абараняздольнасці краіны, уключаючы ва Узброеных Сілах, іншых воіскі ваіскай фарміраванняў асабовым складам, неабходным для эфектыўнага вырашэння задан па абароне Айчыны.

Устапуваемая законам сістэма адтэрміновак ад прызыву на ваенную службу ў залежнасці ад атрымання адкацыі занадага віду і з’яўляючы з’яўляецца кананадава замацоўваемай гарантыяй як канстытуцыйнага права на адкацыю (артыкул 49 Канстытуцыі), так і праваў рэалізацыі канстытуцыйнага абавязку па абароне Рэспублікі Беларусь пэўнымі котарыямі грамадзян (артыкул 57 Канстытуцыі) (рашэнне ад 10 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства»).

1.2. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення закону, якія рэгулююць працоўную адносін, адзначана, што дапунаенне Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь нормамі, рэгулюючым працу работнікаў, якія выконваюць дыстанцыйную работу, заснавана на палажэннях частак першай і другой артыкула 41, часткі

першай артыкула 59 Канстытуцыі, выклікана аб’ектыўнай патрэбнасцю рынку працы, рэалізацыяй палітыкі занятасці насельніцтва ва ўмовах развіцця інфармацыйнага грамадства, у якім інфармацыйна-камунацыйным тэхналогіям адводзіцца роля неабходнага інструмента сацыяльна-эканамічнага прагрэсу.

Пры гэтым звернута ўвага заканадаўца, што ва ўмовах пераўтварэння і развіцця лічбавай эканомікі, лічбавай трансфармацыі штодзённага жыцця, дзелавога асяроддзя на заканадаўчым узроўні патрабуецца належнае прававое рэгуляванне адносін у сферы лічбавізацыі эканомікі, забеспячэння аднай інфармацыйнай прасторы (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении законов»).

1.3. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення Закона Рэспублікі Беларусь «Об аудиторской деятельности» ўказана, што заканадаўча замацаваны асноўныя палатны ад аднаго органа самакіравання аўдытарскіх арганізацый, аўдытару — індывідуальных падпрямальнікаў і надзяленні яго некаторымі кіруючымі паўнамоцтвамі развівае прававыя механізмы самакіравання на аснове самарэгулявання ў сферы аўдытарскай дзейнасці, што адпавядае норме Канстытуцыі аб ажыццяўленні дзяржавай рэгулявання эканамічнай дзейнасці ў інтарэсах чалавека і грамадства (частка пятага артыкула 13). Пры гэтым сплучэнне дзяржаўнага рэгулявання і самарэгулявання аўдытарскай дзейнасці мае на мэце ўзмацненне ролі аўдыту ў прыцненні замежных інвестараў, павышэння яго эфектыўнасці ва ўмовах аптымізацыі дзяржаўнага апарату і мінімізацыі дзяржаўнага рэгулявання, а таксама забяспячэнне належнага балансу асабістых, грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Тым самым аўдытарскія паслугі выступаюць неад’емным элементом сучаснага рэгулявання эканомікі і развіцця прадпрямальніцтва (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»).

2. Пры правярцы канстытуцыйнасці закону, што ўстанавляюць палажэнні, якія абмяжоўваюць або іншым спосабам закраняюць правы і свабоды асобы, Канстытуцыйны Суд указаў, што такія абмежаванні павінны быць суразмернымі і неабходнымі для абароны канстытуцыйна значных інтарэсаў, не скажыц сутнасць канстытуцыйных правоў і свабод і не прыводзіць да страты іх рэальнага зместу.

2.1. У разшнні на змяненых Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» ўказана, што ўстапуваемыя законам дапушчальныя выкладкі свабоднага выкарыстання аб’ектаў аўтарскага права і сумежных правоў без выплаты ўзнагароджвання за такое выкарыстанне ў пэўнай меры абмяжоўваюць правы аўтараў або іншых праваўладальнікаў.

Аднак, па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, такое прававое рэгуляванне і аказвае дасягнення аптымальнага балансу інтарэсаў праваўладальнікаў і грамадства адпавядае агульным межах ажыццяўлення грамадзянскіх правоў, якія маюць на ўвазе неабходнасць дзейнічаць добраасумлена і разумна, ажыццяўляць правы ў адпаведнасці з іх прызначэннем, не дапусчальна з’яўляючы правам і парушэння праваў іншых асоб, адпавядае патрабаванням справядлівасці, сацыяльнай апрадаўчасці і неабходна ў інтарэсах абароны правоў і свабод іншых асоб (рашэнне ад 5 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»»).

2.2. У разшнні на змяненні Крымінальнага кодэкса адзначана, што замацоўваемы ў Кодэксе праваявы забарона на прымяненне умоўна-датэрміновага вызвалення ад пакарання, а таксама замены неадбытай часткі пакарання больш мямкім пакараннем да асоб, асуджаных за ўчыненне карупцыйных злачынстваў, носіць сацыяльна абумоўлены і юрыдычна дапушчальны характар, паколькі ўлічвае не толькі негатыўны ўплыў карупцыі на рэалізацыю правоў, свабод і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, але і асабісты цяжар наступстваў для грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў.

Меры абмежавальнага характару ў сферы промажывання карупцыі, якія прымаюцца заканадаўцам, з’яўляюцца суразмерным канстытуцыйна абараняемым каштоўнасцям і мэтай, накіраваны на забеспячэнне законнасці і правапарадку (частка трыцяя артыкула 1 Канстытуцыі), абарону канстытуцыйнага ладу ад значных замахав, якія вынікаюць з праўленчых карупцыі.

Пры гэтым Канстытуцыйны Суд звернуў увагу заканадаўца, што пры далейшым удасканалванні норм Крымінальнага кодэкса неабходна ўстапуваема пераліку карупцыйных злачынстваў не толькі для прымянення артыкулаў 90 і 91 Крымінальнага кодэкса, якія рэгулююць умоўна-датэрміновае вызваленне ад пакарання і змену неадбытай часткі пакарання больш мямкім, а ў цэлым для мэт крымінальна-прававай палітыкі ў барацьбе з карупцыяй (рашэнне ад 31 кастрычніка 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь»).

1.2. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення закону, якія рэгулююць працоўную адносін, адзначана, што дапунаенне Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь нормамі, рэгулюючым працу работнікаў, якія выконваюць дыстанцыйную работу, заснавана на палажэннях частак першай і другой артыкула 41, часткі

першай артыкула 59 Канстытуцыі, выклікана аб’ектыўнай патрэбнасцю рынку працы, рэалізацыяй палітыкі занятасці насельніцтва ва ўмовах развіцця інфармацыйнага грамадства, у якім інфармацыйна-камунацыйным тэхналогіям адводзіцца роля неабходнага інструмента сацыяльна-эканамічнага прагрэсу.

Пры гэтым звернута ўвага заканадаўца, што ва ўмовах пераўтварэння і развіцця лічбавай эканомікі, лічбавай трансфармацыі штодзённага жыцця, дзелавога асяроддзя на заканадаўчым узроўні патрабуецца належнае прававое рэгуляванне адносін у сферы лічбавізацыі эканомікі, забеспячэння аднай інфармацыйнай прасторы (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении законов»).

1.3. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення Закона Рэспублікі Беларусь «Об аудиторской деятельности» ўказана, што заканадаўча замацаваны асноўныя палатны ад аднаго органа самакіравання аўдытарскіх арганізацый, аўдытару — індывідуальных падпрямальнікаў і надзяленні яго некаторымі кіруючымі паўнамоцтвамі развівае прававыя механізмы самакіравання на аснове самарэгулявання ў сферы аўдытарскай дзейнасці, што адпавядае норме Канстытуцыі аб ажыццяўленні дзяржавай рэгулявання эканамічнай дзейнасці ў інтарэсах чалавека і грамадства (частка пятага артыкула 13). Пры гэтым сплучэнне дзяржаўнага рэгулявання і самарэгулявання аўдытарскай дзейнасці мае на мэце ўзмацненне ролі аўдыту ў прыцненні замежных інвестараў, павышэння яго эфектыўнасці ва ўмовах аптымізацыі дзяржаўнага апарату і мінімізацыі дзяржаўнага рэгулявання, а таксама забяспячэнне належнага балансу асабістых, грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Тым самым аўдытарскія паслугі выступаюць неад’емным элементом сучаснага рэгулявання эканомікі і развіцця прадпрямальніцтва (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»).

2. Пры правярцы канстытуцыйнасці закону, што ўстанавляюць палажэнні, якія абмяжоўваюць або іншым спосабам закраняюць правы і свабоды асобы, Канстытуцыйны Суд указаў, што такія абмежаванні павінны быць суразмернымі і неабходнымі для абароны канстытуцыйна значных інтарэсаў, не скажыц сутнасць канстытуцыйных правоў і свабод і не прыводзіць да страты іх рэальнага зместу.

2.1. У разшнні на змяненых Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» ўказана, што ўстапуваемыя законам дапушчальныя выкладкі свабоднага выкарыстання аб’ектаў аўтарскага права і сумежных правоў без выплаты ўзнагароджвання за такое выкарыстанне ў пэўнай меры абмяжоўваюць правы аўтараў або іншых праваўладальнікаў.

Аднак, па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, такое прававое рэгуляванне і аказвае дасягнення аптымальнага балансу інтарэсаў праваўладальнікаў і грамадства адпавядае агульным межах ажыццяўлення грамадзянскіх правоў, якія маюць на ўвазе неабходнасць дзейнічаць добраасумлена і разумна, ажыццяўляць правы ў адпаведнасці з іх прызначэннем, не дапусчальна з’яўляючы правам і парушэння праваў іншых асоб, адпавядае патрабаванням справядлівасці, сацыяльнай апрадаўчасці і неабходна ў інтарэсах абароны правоў і свабод іншых асоб (рашэнне ад 5 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»»).

2.2. У разшнні на змяненні Крымінальнага кодэкса адзначана, што замацоўваемы ў Кодэксе праваявы забарона на прымяненне умоўна-датэрміновага вызвалення ад пакарання, а таксама замены неадбытай часткі пакарання больш мямкім пакараннем да асоб, асуджаных за ўчыненне карупцыйных злачынстваў, носіць сацыяльна абумоўлены і юрыдычна дапушчальны характар, паколькі ўлічвае не толькі негатыўны ўплыў карупцыі на рэалізацыю правоў, свабод і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, але і асабісты цяжар наступстваў для грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў.

Меры абмежавальнага характару ў сферы промажывання карупцыі, якія прымаюцца заканадаўцам, з’яўляюцца суразмерным канстытуцыйна абараняемым каштоўнасцям і мэтай, накіраваны на забеспячэнне законнасці і правапарадку (частка трыцяя артыкула 1 Канстытуцыі), абарону канстытуцыйнага ладу ад значных замахав, якія вынікаюць з праўленчых карупцыі.

Пры гэтым Канстытуцыйны Суд звернуў увагу заканадаўца, што пры далейшым удасканалванні норм Крымінальнага кодэкса неабходна ўстапуваема пераліку карупцыйных злачынстваў не толькі для прымянення артыкулаў 90 і 91 Крымінальнага кодэкса, якія рэгулююць умоўна-датэрміновае вызваленне ад пакарання і змену неадбытай часткі пакарання больш мямкім, а ў цэлым для мэт крымінальна-прававай палітыкі ў барацьбе з карупцыяй (рашэнне ад 31 кастрычніка 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь»).

1.2. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення закону, якія рэгулююць працоўную адносін, адзначана, што дапунаенне Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь нормамі, рэгулюючым працу работнікаў, якія выконваюць дыстанцыйную работу, заснавана на палажэннях частак першай і другой артыкула 41, часткі

першай артыкула 59 Канстытуцыі, выклікана аб’ектыўнай патрэбнасцю рынку працы, рэалізацыяй палітыкі занятасці насельніцтва ва ўмовах развіцця інфармацыйнага грамадства, у якім інфармацыйна-камунацыйным тэхналогіям адводзіцца роля неабходнага інструмента сацыяльна-эканамічнага прагрэсу.

Пры гэтым звернута ўвага заканадаўца, што ва ўмовах пераўтварэння і развіцця лічбавай эканомікі, лічбавай трансфармацыі штодзённага жыцця, дзелавога асяроддзя на заканадаўчым узроўні патрабуецца належнае прававое рэгуляванне адносін у сферы лічбавізацыі эканомікі, забеспячэння аднай інфармацыйнай прасторы (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении законов»).

1.3. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення Закона Рэспублікі Беларусь «Об аудиторской деятельности» ўказана, што заканадаўча замацаваны асноўныя палатны ад аднаго органа самакіравання аўдытарскіх арганізацый, аўдытару — індывідуальных падпрямальнікаў і надзяленні яго некаторымі кіруючымі паўнамоцтвамі развівае прававыя механізмы самакіравання на аснове самарэгулявання ў сферы аўдытарскай дзейнасці, што адпавядае норме Канстытуцыі аб ажыццяўленні дзяржавай рэгулявання эканамічнай дзейнасці ў інтарэсах чалавека і грамадства (частка пятага артыкула 13). Пры гэтым сплучэнне дзяржаўнага рэгулявання і самарэгулявання аўдытарскай дзейнасці мае на мэце ўзмацненне ролі аўдыту ў прыцненні замежных інвестараў, павышэння яго эфектыўнасці ва ўмовах аптымізацыі дзяржаўнага апарату і мінімізацыі дзяржаўнага рэгулявання, а таксама забяспячэнне належнага балансу асабістых, грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Тым самым аўдытарскія паслугі выступаюць неад’емным элементом сучаснага рэгулявання эканомікі і развіцця прадпрямальніцтва (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»).

2. Пры правярцы канстытуцыйнасці закону, што ўстанавляюць палажэнні, якія абмяжоўваюць або іншым спосабам закраняюць правы і свабоды асобы, Канстытуцыйны Суд указаў, што такія абмежаванні павінны быць суразмернымі і неабходнымі для абароны канстытуцыйна значных інтарэсаў, не скажыц сутнасць канстытуцыйных правоў і свабод і не прыводзіць да страты іх рэальнага зместу.

2.1. У разшнні на змяненых Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» ўказана, што ўстапуваемыя законам дапушчальныя выкладкі свабоднага выкарыстання аб’ектаў аўтарскага права і сумежных правоў без выплаты ўзнагароджвання за такое выкарыстанне ў пэўнай меры абмяжоўваюць правы аўтараў або іншых праваўладальнікаў.

Аднак, па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, такое прававое рэгуляванне і аказвае дасягнення аптымальнага балансу інтарэсаў праваўладальнікаў і грамадства адпавядае агульным межах ажыццяўлення грамадзянскіх правоў, якія маюць на ўвазе неабходнасць дзейнічаць добраасумлена і разумна, ажыццяўляць правы ў адпаведнасці з іх прызначэннем, не дапусчальна з’яўляючы правам і парушэння праваў іншых асоб, адпавядае патрабаванням справядлівасці, сацыяльнай апрадаўчасці і неабходна ў інтарэсах абароны правоў і свабод іншых асоб (рашэнне ад 5 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»»).

2.2. У разшнні на змяненні Крымінальнага кодэкса адзначана, што замацоўваемы ў Кодэксе праваявы забарона на прымяненне умоўна-датэрміновага вызвалення ад пакарання, а таксама замены неадбытай часткі пакарання больш мямкім пакараннем да асоб, асуджаных за ўчыненне карупцыйных злачынстваў, носіць сацыяльна абумоўлены і юрыдычна дапушчальны характар, паколькі ўлічвае не толькі негатыўны ўплыў карупцыі на рэалізацыю правоў, свабод і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, але і асабісты цяжар наступстваў для грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў.

Меры абмежавальнага характару ў сферы промажывання карупцыі, якія прымаюцца заканадаўцам, з’яўляюцца суразмерным канстытуцыйна абараняемым каштоўнасцям і мэтай, накіраваны на забеспячэнне законнасці і правапарадку (частка трыцяя артыкула 1 Канстытуцыі), абарону канстытуцыйнага ладу ад значных замахав, якія вынікаюць з праўленчых карупцыі.

Пры гэтым Канстытуцыйны Суд звернуў увагу заканадаўца, што пры далейшым удасканалванні норм Крымінальнага кодэкса неабходна ўстапуваема пераліку карупцыйных злачынстваў не толькі для прымянення артыкулаў 90 і 91 Крымінальнага кодэкса, якія рэгулююць умоўна-датэрміновае вызваленне ад пакарання і змену неадбытай часткі пакарання больш мямкім, а ў цэлым для мэт крымінальна-прававай палітыкі ў барацьбе з карупцыяй (рашэнне ад 31 кастрычніка 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь»).

1.2. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення закону, якія рэгулююць працоўную адносін, адзначана, што дапунаенне Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь нормамі, рэгулюючым працу работнікаў, якія выконваюць дыстанцыйную работу, заснавана на палажэннях частак першай і другой артыкула 41, часткі

першай артыкула 59 Канстытуцыі, выклікана аб’ектыўнай патрэбнасцю рынку працы, рэалізацыяй палітыкі занятасці насельніцтва ва ўмовах развіцця інфармацыйнага грамадства, у якім інфармацыйна-камунацыйным тэхналогіям адводзіцца роля неабходнага інструмента сацыяльна-эканамічнага прагрэсу.

Пры гэтым звернута ўвага заканадаўца, што ва ўмовах пераўтварэння і развіцця лічбавай эканомікі, лічбавай трансфармацыі штодзённага жыцця, дзелавога асяроддзя на заканадаўчым узроўні патрабуецца належнае прававое рэгуляванне адносін у сферы лічбавізацыі эканомікі, забеспячэння аднай інфармацыйнай прасторы (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении законов»).

1.3. У разшнні на правярцы канстытуцыйнасці змянення Закона Рэспублікі Беларусь «Об аудиторской деятельности» ўказана, што заканадаўча замацаваны асноўныя палатны ад аднаго органа самакіравання аўдытарскіх арганізацый, аўдытару — індывідуальных падпрямальнікаў і надзяленні яго некаторымі кіруючымі паўнамоцтвамі развівае прававыя механізмы самакіравання на аснове самарэгулявання ў сферы аўдытарскай дзейнасці, што адпавядае норме Канстытуцыі аб ажыццяўленні дзяржавай рэгулявання эканамічнай дзейнасці ў інтарэсах чалавека і грамадства (частка пятага артыкула 13). Пры гэтым сплучэнне дзяржаўнага рэгулявання і самарэгулявання аўдытарскай дзейнасці мае на мэце ўзмацненне ролі аўдыту ў прыцненні замежных інвестараў, павышэння яго эфектыўнасці ва ўмовах аптымізацыі дзяржаўнага апарату і мінімізацыі дзяржаўнага рэгулявання, а таксама забяспячэнне належнага балансу асабістых, грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Тым самым аўдытарскія паслугі выступаюць неад’емным элементом сучаснага рэгулявання эканомікі і развіцця прадпрямальніцтва (рашэнне ад 9 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»).

2. Пры правярцы канстытуцыйнасці закону, што ўстанавляюць палажэнні, якія абмяжоўваюць або іншым спосабам закраняюць правы і свабоды асобы, Канстытуцыйны Суд указаў, што такія абмежаванні павінны быць суразмернымі і неабходнымі для абароны канстытуцыйна значных інтарэсаў, не скажыц сутнасць канстытуцыйных правоў і свабод і не прыводзіць да страты іх рэальнага зместу.

2.1. У разшнні на змяненых Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» ўказана, што ўстапуваемыя законам дапушчальныя выкладкі свабоднага выкарыстання аб’ектаў аўтарскага права і сумежных правоў без выплаты ўзнагароджвання за такое выкарыстанне ў пэўнай меры абмяжоўваюць правы аўтараў або іншых праваўладальнікаў.

Аднак, па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, такое прававое рэгуляванне і аказвае дасягнення аптымальнага балансу інтарэсаў праваўладальнікаў і грамадства адпавядае агульным межах ажыццяўлення грамадзянскіх правоў, якія маюць на ўвазе неабходнасць дзейнічаць добраасумлена і разумна, ажыццяўляць правы ў адпаведнасці з іх прызначэннем, не дапусчальна з’яўляючы правам і парушэння праваў іншых асоб, адпавядае патрабаванням справядлівасці, сацыяльнай апрадаўчасці і неабходна ў інтарэсах абароны правоў і свабод іншых асоб (рашэнне ад 5 ліпеня 2019 г. па Законе Рэспублікі Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»»).

2.2. У разшнні на змяненні Крымінальнага кодэкса адзначана, што замацоўваемы ў Кодэксе праваявы забарона на прымяненне умоўна-датэрміновага вызвалення ад пакарання, а таксама замены неадбытай часткі пакарання больш мямкім пакараннем да асоб, асуджаных за ўчыненне карупцыйных злачынстваў, носіць сацыяльна абумоўлены і юрыдычна дапушчальны характар, паколькі ўлічвае не толькі негатыўны ўплыў карупцыі на рэаліза

Дарогамі Славы

Простыя вяскоўцы

УВЕСНУ 1988-га мая

скарбонка фота-партрэтаў папоўнілася выявамі двух слаўных ветэранаў. Пра іх храбрасць і адвагу казалі ўзнагароды — тры зоркі салдацкай славы. Яны — поўныя кавалеры гэтага ордэна. Каб сустрэцца з Уладзімірам Амеляновічам і Апанасам Кляцко, мне давялося наведаць некалькі раёнаў, дабрацца цяжка, аўтобусамі, нават спадарожнымі машынамі — ветэраны жылі ў самай што ні ёсць глыбінцы. Гэтыя паездкі запомніліся мне, бо я ехаў не толькі да мужных салдат, але і да працавітых вяскоўцаў у мірны час. Што цікава, і Амеляновіч, і Кляцко на фронце былі сапёрамі, а на працоўнай вахце — кавалямі. Шмат гадоў мінула з той вясны, ветэраны пайшлі з нашага жыцця, а я па-ранейшаму з цеплынёй і ўдзячнасцю згадваю кароткія сустрэчы і душэўныя размовы фантэвікаў. У сваіх аповедах яны вярталіся ў далёкія ваенныя падзеі — у сьвірыя бліндажы і акопы, ішлі ў разведку і атакі, штурмавалі вышні і пераадолялі мінныя палі, хавалі аднапалчан і сяброў і самі паміралі ад раненняў. Вярталіся ў спалення, асірацельныя вёскі, станавіліся за плуг і сьвялі хлеб, будавалі хаты, падымалі калгасы і гадавалі дзяцей. Ардэнаносцы апавядалі пра шчасце, якое ім выпала, — яны засталіся жывыя, вярнуліся на сваю малую радзіму!



Уладзімір Амеляновіч нарадзіўся ў вёсцы Падкасоўе Навагрудскага раёна, у пяць гадоў застаўся без маці, дапамагаў бацьку-цесляру будаваць хату аднавяскоўцам, працаваў у паляводстве. Ён хацеў быць кавалём, і пасля вайны яго мара здзейснілася: асвоіў кавальскую справу і працаваў на калгасным мехдвары. А яшчэ плёў лазовыя кашы, і падворак ветэрана немагчыма было ўявіць без гэтых зручных і неабходных рэчаў.

А вось на сустрэчу з Апанасам Кляцко я паехаў пад самую беларуска-расійскую граніцу, у вёску Куляшоўка Клімавіцкага раёна. Пасля смерці жонкі Апанас Васілевіч жыў адзін. Яго тры дзеці, сям'ера ўнукаў і восем праўнукаў пераважна сталі гарадскімі жыхарамі. І да вайны, і пасля Апанас працаваў кавалём. На вайне быў цяжка паранены, вярнуўся дадому без нагі. Але інваліднасць не перашкодзіла яму стаяць каля кавадла. Галоўнае для кавала — рукі: імі — моцнымі і ўмелымі — Апанас вырабляў вяскоўцам неабходны інвентар, рамантаваў трактары і сьвялі, кавалі, кавалі, насаджаў абяды на колы. А яшчэ крыві гонтавыя дахі і валаў цэпільныя валёнкі. Для сябе майстраву драўляныя... пратэзі.

— Мае рукі не гулялі, — гаварыў стары фантэвік і аддаваў селянін.

Гэтую фразу я запомніў назаўсёды.

Анатоль КЛЯШЧУК.



Уладзімір АМЕЛЬЯНОВІЧ

Гродзенская вобласць, на жаль, небагатая на поўных кавалераў ордэна Славы. Дакладней кажучы, іх было ўсяго двое. Адзін з іх — яфрэітар Уладзімір Амеляновіч.

Ён нарадзіўся ў ліпені 1924 года і жыў у вёсцы Падкасоўе, што цяпер належыць да Навагрудчыны. Сям'я яго была небагатая. Хлопец змог толькі атрымаць пачатковую адукацыю ў польскай школе. Варыянты не было, і ён застаўся дапамагаць бацькам на ўласным падворку. Там і шчыраваў аж да ліпеня 1944 года, пакуль яго не прызвалі ў Чырвоную Армію. Пяць месяцаў падрыхтоўкі — і ў сярэдзіне кастрычніка 1944-га пачынае службу ў 200-м асобным сапёрным батальёне 192-й стралковай дывізіі на 3-м Беларускам фронце. І адразу трапляе ў пекла баёў за Усходнюю Прусію.

28 снежня 1944 года разам з групай сапёраў радавы Амеляновіч удзельнічаў у разведцы боем непадалькі ад населенага пункта Шахаген, які цяпер не існуе. Месяц ён на паўночным усходзе нямецкага анклава ў межах цяперашняй Чырвоназнаменскай гарадской акругі. Нягледзячы на масіраваны агонь, які праціўнік вёў з мінамётаў і кулямётаў, Уладзімір Амеляновіч разам з групай сапёраў здолеў зрабіць тры праходы ў мінных палях і дротавых загародах немцаў. Камандаванне высока ацаніла заслугу хлопца і ўзнагародзіла яго ордэнам Славы III ступені.

У канцы сакавіка 1945 года саветкія войскі выйшлі на подступы да Кёнігсбер-

га. Немцы вырашылі абараняць горад да апошняга. Крушэнню іх намаганняў паспрыяў і Уладзімір Амеляновіч. Ён зрабіў у дротавай загародзе праход і прапусціў праз яго разведчыкаў. Праз некалькі дзён сапёр размініраваў некалькі мінных палёў, чым дапамог наступленню пяхоты і артылерыі. За гэта яго ўзнагародзілі ордэнам Славы II ступені.

Але як Уладзімір Амеляновіч стаў поўным кавалерам? Справа ў тым, што яго памылкова ўзнагародзілі ордэнам III ступені паўторна — у канцы лютага 1945 года. У ваенным гармідары недзе згубіліся дакументы аб тым, што хлопец ужо атрымаў гэтую ўзнагароду. Памылка была выпраўлена толькі праз 23 гады — у 1968-м. Уладзіміра Аляксандравіча пераўзнагародзілі ордэнам Славы I ступені.

Вайну ў Берліне ён не скончыў. У маі 1945 года праехаў амаль праз увесь мацярск, на Далёкі Усход. Наперадзе былі баявыя дзеянні супраць японскай Квантунскай арміі.

Уладзімір Амеляновіч вярнуўся на радзіму толькі ў 1947 годзе, працаваў у мясцовым калгасе. Праз 30 гадоў пасля Перамогі атрымаў яшчэ адну ўзнагароду, гэтым разам мірнаю — як заслужаны работнік сельскай гаспадаркі БССР. Памёр у маі 1996 года.



Апанас КЛЯЦКО

Ён стаў яшчэ адным сапёрам, які быў узнагароджаны поўным камплектам ордэнаў Славы. Але ў адрозненне ад Уладзіміра Амеляновіча Апанас Кляцко прызваны на службу ажно тройчы. Спачатку ён адслужыў тэрміновую службу ў 1930-я ў Чырвонай Арміі. Справа ў тым, што наш герой нарадзіўся ажно ў 1911-м. Перад Вялікай Айчыннай працаваў кавалём у мясцовым калгасе.

Апанаса Васілевіча мабілізавалі ў армію ў чэрвені 1941 года, адразу пасля пачатку Вялікай Айчыннай. У адным з баёў ён трапіў у палон. Але нейкім чынам здолеў вярнуцца назад — у родную вёску Куляшоўка Клімавіцкага раёна. І літаральна праз тры дні пасля яе вызвалення, 30 верасня 1943 года, яго зноў мабілізавалі ў войска. Спярыша службу ў 205-м армейскім запасным стралковым палку, пасля перавёўся ў якасці сапёра ў 222-і стралковы полк 3-й стралковай дывізіі, якая вызваляла Беларусь ад фашысцкай навалы.

У жніўні 1944 года падраздзяленне, дзе служыў Апанас Кляцко, вяло баі ў ходзе Каўнаскай аперацыі. Яго байцы заўважылі 15 варажых танкаў, якія рухаліся на мост цераз раку Шырвінты. Камандаванне

паставіла задачу: мост трэба тэрмінова знішчыць, каб сарваць нямецкую танкавую атаку. Але выбухайкі ў групы з пяці сапёраў не аказалася. Яны выйшлі са становішча і пачалі цягаць да пераправы снапы саломы. Затым падпалілі іх — і драўляны мост таксама згарэў. Усё гэта адбылося пад шквальным агнём праціўніка. У гэтай спецаперацыі асабліва вызначыўся Апанас Кляцко, за што і быў узнагароджаны ордэнам Славы III ступені.

...У студзені 1945 года 3-я стралковая дывізія ўдзельнічала ў Варшаўска-Познанскай аперацыі. Герой нашага апавяду здзейсніў подзвіг у першыя ж яе дні. Паблізу вёскі Рудкі, што месціцца ў Мазавецкім ваяводстве Польшчы, да наступу рыхтаваліся стралковыя часці і тэхніка 4-й стралковай дывізіі. Падчас варажой артылерыйскай падрыхтоўкі ён зрабіў чатыры праходы ў мінных палях немцаў, зняўшы 72 супрацьпяхотныя і 7 супрацьтанкавых мін. У наступныя дні ён размініраваў некалькі дарог і ўдзельнічаў у будаўніцтве перапраў цераз рэкі. І да таго ж захапіў у палон трох немцаў.

Тэкст Валяр'яна ШКЛЕННІКА, фота Анатоля КЛЯШЧУКА.

Гэта і стала падставай, каб уручыць праз два месяцы Апанасу Васілевічу ордэн II ступені.

«Зорны час» Апанаса Кляцко надыйшоў у красавіку 1945-га, напярэдадні Берлінскай аперацыі. Ён узначальваў групу разгароджвання. Перад ёй стаяла задача забяспечыць дзеянні сапёраў разведвальнай групы каля нямецкай вёскі Візенау. Разам з групай сапёраў Апанас Кляцко праарыў некалькі праходаў у мінных палях і дротавых загародах. Міны былі з «сюрпрызамі» — сярод іх былі, напрыклад, дыстанцыйна кіраваныя фугасы. Але байцы не пашанцавалі падарозе назад — побач з ім разарвалася міна. Асколікі моцна паранілі нагу. Мужнасць байца не засталася незаўважанай — 15 мая 1946 года Апанас Кляцко стаў поўным кавалерам ордэна Славы.

Пасля вайны вярнуўся ў родную вёску, дзе зноў працаваў кавалём. Памёр у ліпені 2001 года.

Альма-матар

«МЫ ІМКНЁМСЯ АДЫРАЦЬ ТАЛЕНАВІТЫХ КУРСАНТАЎ...»

Ваенная акадэмія — тое месца, дзе рыхтуюць не толькі будучых кадравых афіцэраў, але і вучоных. Як жа арганізаваны гэты працэс у адной з самых вядомых сілавых навучальных устаноў краіны? Аб гэтым карэспандэнт «Звязды» пагутарыў з намеснікам начальніка аддзела навуковай работы Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь палкоўнікам Аляксандрам БЕЛЕГАВЫМ.



— **Наколькі шырокая сфера інтарэсаў? Калі курсанты пачынаюць займацца навуковай дзейнасцю?**

— Мы імкнемся адбіраць таленавітых курсантаў, якія цікавяцца навукай, яшчэ на малодшых курсах. Безумоўна, на першым курсе ідзе станаўленне курсанта як вайскоўца, а агульныя акадэмічныя дысцыпліны патрабуюць павышанай увагі да вучобы. Як быццам для навуковай дзейнасці магчыма і часу застаецца не вельмі шмат. Але ўжо на другім курсе мы заўважваем курсантаў, якія паспяваюць лепш за астатніх і імкнуча да новых ведаў. Спачатку даём магчымаць паўдзельнічаць у навукова-практычных канферэнцыях у Ваеннай акадэміі, пасля ўжо ўзровень павышаецца да міжвузаўскага.

— **Раскажыце пра работы, якія былі адзначаны апошнім часам.**

— Калі казаць пра штогадовы конкурс навуковых работ студэнтаў, які праводзіцца пад эгідай спецыяльнага фонду Прэзідэнта, то нашы курсанты бяруць там удзел штогод. Сёлета накіравана 30 работ. 26 з іх атрымалі дыпламы першай ступені. У банк даных адоранай моладзі ў 2018 годзе трапілі шэсць курсантаў, а летас — адзін. Студэнцкая навука ў першую чаргу накіравана на ўдасканаленне самога адукацыйнага працэсу, узорна ўзбраення ваеннай тэхнікі. Гэта аўтаматызацыя сістэмы кіравання, сродкаў сувязі, баявых авіяцыйных комплексаў, беспілотнай авіяцыі, падтрымкі і прыняцця рашэнняў, мадэляванне ваенна-тэхнічных сістэм — усё тыя кірункі, якія ў нашай краіне маюць інтэнсіўнае развіццё. Адным з цікавых кірункаў з'яўляецца стварэнне спецыяльнага праграмага забеспячэння.

— **А калі курсант схільны не толькі да тэхнічных навук, але і да гуманітарных?**

— Штогод каманда Ваеннай акадэміі ўдзельнічае ў алімпіядах па ваеннай гісторыі сярод ваенных ВНУ краін Саюза Незалежных Дзяржаў. І традыцыйна займае высокія месцы. Напрыклад, у 2019-м нашы курсанты вярнуліся з сярэбранай узнагародай. Занялі прызавыя месцы і ў асабістым першынстве. У гэтым кірунку вельмі добра выступае кафедра тактыкі агульнавайскавага факультэта.

— **Што менавіта ўяўляе сабой алімпіяда?**

— Для яе ўдзельнікі распрацаваны розныя заданні. Яны датычыліся як ведання гістарычных момантаў, так і здольнасці творча падыходзіць да выканання задачы. Такім чынам, вайскоўцы павінны правяць не толькі ведаў, але і здольнасць правільна і прыгожа выкладзі свае думкі. Для будучага афіцэра гэта вельмі важна, таму што яму ў будучыні працаваць з людзьмі і аддаваць загады.

— **Ці ўдаецца ўвасобіць тэарэтычныя на працоўкі курсантаў у жыццё?**

— Курсанцыя распрацоўкі носяць хутчэй характар рацыяналізатарскіх прапаноў і ў адукацыйным працэсе, і ў практыцы войскаў. Натуральна, тыя, якія могуць выкарыстоўвацца адразу, не так шмат. Але, напрыклад, падчас эксплуатацыі некаторых узораў ваеннай тэхнікі можна ўдасканаліць поўныя тэхналагічныя працэсы. Усё гэта афармляецца дакументальна, у тым ліку з выдачай пасведчання аб рацыяналізатарскай прапанове. І ёсць прыклады, калі яны выкарыстоўваюцца не толькі ў Акадэміі, але і ў войсках.

— **Не сакрэт, што размяркоўваюцца 100% выпускнікоў Ваеннай акадэміі, бо іх набіраюць на першы курс згодна з замай Міністэрства абароны. Але што, калі афіцэр хоча вучыцца далей?**

— У нашай магістратуры штогод выдзяляецца 15 месцаў для наступлення. Гэта навукова-педагагічны профіль ваенна-тэарэтычнай, тэхнічнай і гуманітарнай сфер. Усе гэтыя месцы вочныя і, натуральна, бюджэтыя. Адсюль вынікае тое, што мы з курсантаў павінны адбіраць найбольш падрыхтаваных выпускнікоў, якія добра паспяваюць і найбольш схільныя да навуковай дзейнасці. Абавязковая умова — быць уключанымі ў рэзерв навуковых кадраў. Ён фарміруецца ўнутры акадэміі. Асабліва сур'ёзна, што курсант павінен быць уключаны ў яго яшчэ да прысваення першага афіцэрскага звання. Але ўсе месцы па квоты Міністэрства мы запаўняем. Ад нас туды ўваходзяць 32 адораныя таленавітыя вайскоўцы — сярод іх 28 афіцэраў і чатыры курсанты. І адбор вельмі сур'ёзна, бо ахвотных паступаць у нашу магістратуру вельмі шмат. Праўда, у нас ёсць варыянт і завочнай формы атрымання адукацыі на гэтай ступені. Ён больш працяглы і, магчыма, дзесьці больш складаны — увага ўдзяляецца ў першую чаргу самастойнай рабоце, — але пры ўсім тым мае месца. І калі ў чалавека ёсць цяга да ведаў — мы такую магчымаць даём.

Пры гэтым мы імкнемся «адсеяць» людзей, якія спрабуюць паступіць у магістратуру з нейкіх іншых прычын, якія не звязаны наўпрост з навуковай дзейнасцю. Перад намі стаяць задача стапрацэнтнага наступлення выпускнікоў магістратуры ў ад'юнктуру. І амаль заўжды

так і атрымліваецца. Выключэнне можа быць толькі тады, калі існуе службовая неабходнасць задзейнічаць афіцэра ў іншым кірунку дзейнасці.

— **Аднак навуковай дзейнасцю займаюцца не толькі курсанты, але і афіцэры.**

— Тут усё як і ў грамадзянскай ВНУ. Кандыдаты і дактары навук — настаўнікі для будучых навуковых кадраў. У нас ёсць некалькі кірункаў сур'ёзных даследаванняў у галіне радыётэхнікі, радыёлакацыі, сувязі. Новы этап развіцця перажывае беспілотная авіяцыя. Гэта не толькі назіранне за аб'ектамі, але і большае ўключэнне задач, неабходных менавіта ў ваеннай сферы. Некаторыя прадукты, распрацаваныя ў Ваеннай акадэміі, прымятаюцца на ўзбраенне нашай арміі. І патэнцыял тут вялікі, асабліва ў галіне таго, каб замаяніць матэрыяльна затратныя працэсы на трэнажоры. Наша задача — дамагчыся, каб вучэбныя задачы выконваліся з мінімальным задзейнічаннем рэсурсаў. Пакуль што распрацоўваем працэдурныя трэнажоры, якія не імітуюць фізічных дзеянняў. Але яны мусяць валодаць максімальнай візуалізацыяй.

Сярод нашых распрацовак — віртуальны працэдурны трэнажор бартавога комплексу абсталявання самалёта Як-130. Дзякуючы яму авіяперсанал можа адпрацаваць практычныя навыкі падчас перадалётнай падрыхтоўкі самалёта. Сеткавы віртуальны трэнажор для падрыхтоўкі спецыялістаў па радыёсувязі прызначаны для таго, каб нашы навучэнцы адпрацоўвалі практычныя пытанні без рэальных узораў радыёсродкаў.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец: Копьольское районное потребительское общество, г. Копьоль, пл. Ленина, 21

Оператор ЭТП: ОАО «ИПМ-Торги», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 46

Предмет аукциона: Предмет электронных торгов

Магазин (об. пл. 98,9 кв. м, инв. № 642С/11008, составные части: 2 сарая, уборная), Местоположение: **Минская обл., Кричевский район, Блевичицкий с/с, д. Блевичи, ул. Центральная, 32.**

Сведения о земельном участке: пл. 0,1675 га, предоставлен продавцу на праве аренды (срок действия в газете 2020) для обслуживания здания магазина. Ограничения (обременения) прав: подорожные зоны рек и водоемов

Начальная цена с НДС 20% - 1 925,00 бел. руб. (снижена на 65%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвэстбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукционных торгов

Если между продавцом и покупателем (победителем аукциона либо единственным участником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенном по адресу: www.ipm.torgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета аукционных торгов на 5%, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предшествующее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.02.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов: 16.04.2020 в 11.00

Дата и время окончания приема заявок по лоту № 2: 15.04.2020 в 17.00

Контактные телефоны: +375 17 73-21-33; +375 (44) 704-92-06
E-mail: auction@cpo.by

В финансовую отчетность Открытое акционерное общество «Белвторчермет», УНП 100071565

223017, Минская область, Минский р-н, агрогородок Гатово, АБС К производной, каб. 83, тел. +375 17 2399001, факс +375 17 2399002, опубликованное в газете «Звязда» № 59 от 26.03.2020 г., ВНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	168309,00	131133,00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	150846,00	111976,00
Прибыль (убыток) до налогообложения – плюс (минус) отложенных налоговых активов	тысяч рублей	11679,00	13512,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	17463,00	19157,00
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-5614,00	-5556,00
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-170,00	-89,00
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	1981,00	3163,00
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	9698,00	10349,00

Остальная информация остается без изменений

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении 29.04.2020 открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700С/91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: одна часть складского здания, одна часть забора на участке

Начальная цена продажи: 21 216,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 2 121,60 бел. руб.

Лот № 2: капитальное строение с инв. № 700С/68770 – котельная, площадь – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700С/68772 – мазутопосадная яма, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700С/91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м. Емкость металла (железа) 80 м³, инв. № 1093904; участок, наружная канализация протяженностью 137 м (инвентарный № 700С/90642), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительное) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный № 700С/90643), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительное) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского

Начальная цена продажи: 153 204,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 15 320,40 бел. руб.

Лот № 1 и Лот № 2 расположены по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64, на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004530 (площадь – 0,4562 га, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания производственных и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены иные капитальные строения, не входящие в состав каждого из лотов. Отдельный земельный участок под каждый из лотов не выделен

Аукцион состоится 29 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: по 24.04.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB301215433701093300001001 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИС банка BPSB2Y2X

Продавец: ОАО «Могилевоблщипромстрой», УНП 700391109, 212029, г. Могилев, ул. Островского, 64

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток и заключили соглашение с организатором аукциона, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5%

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в себя затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Moglev@ino.by. Дополнительно информация может быть получена по тел.: +37529-624-26-25; +37529-550-09-56, на сайте ino.by

Извещение о проведении 10 апреля 2020 года повторных торгов с условиями по продаже помещений физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»

№ предмета торгов	Наименование и характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов	Местонахождение продаваемого имущества	Начальная цена, бел. руб., с учетом НДС	Размер задатка, бел. руб.
1	Изолированное помещение общей площадью 954,2 кв. м с инвентарным номером в ЕГРН 500/D-798183944, наименование – спортивный зал (баскетбол)	г. Минск, ул. Стадионная, 3-1	1 502 635,20	150 000,00
2	Изолированное помещение общей площадью 694,7 кв. м с инвентарным номером в ЕГРН 500/D-798183945, наименование – спортивный зал (теннис)	г. Минск, ул. Стадионная, 3-2	1 036 213,20	103 000,00
3	Изолированное помещение общей площадью 263,8 кв. м с инвентарным номером в ЕГРН 500/D-798183946, наименование – многофункциональный зал	г. Минск, ул. Стадионная, 3-3	453 816,00	45 000,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск. Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условия торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение торгов, увеличенной на 5% в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформление участия в аукционе, определения лица, являющегося единственным участником аукциона, а также возмещение затрат и оплаты задатка за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Продавец или Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания приема документов: по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные данные: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Торги проводятся в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводятся аукционистом, определенным организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны не состоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Платеж за участие в аукционе, а также возмещение затрат и оплата задатка (задание) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписания в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 10 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 («Стройтрест № 35»).

Центр Промышленной Оценки

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, Д. 150

Предмет аукциона

№ лота	Наименование (назначение)	Инв. №	Общ. пл.
1	Здание заправочного склада ГСМ (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: железобетонный островок под топливозаправочными колонками, три резервуара, емкость (15 шт.), две емкости для мойки	350/C-204136	35,5 кв. м
2	Открытый склад металла (сооружение специализированное складов, хранилищ). Составные части и принадлежности: площадка (мощение), подкрановые пути козловой крана (2 шт.), ограждение, ворота (2 шт.), склад	350/C-204137	3 203,7 кв. м
3	Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ).	350/C-210707	186 кв. м
4	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания открытого склада металла с участком лакокрасок и ГСМ		
5	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209431	40 кв. м
6	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
7	Ангар участка нестандартного оборудования (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: ангар, площадка, три ограждения, ворота	350/C-206388	369,1 кв. м
8	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания ангара участка нестандартного оборудования		
9	Производственное помещение (производственное помещение). Составные части и принадлежности: пристройка (1 шт.), склад ОКСа, пресосный участок, навес, подкрановые пути, две автомобильные дороги, два ограждения.	350/D-298466	9 108,2 кв. м
10	Магазин (здание специализированное розничной торговли). Составные части и принадлежности: две пристройки, крыльцо	350/C-74042	162 кв. м
11	Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания специализированного розничной торговли		
12	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: автодорога, бордюр, ворота, ограждение.	350/C-209429	575 кв. м
13	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
14	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209430	187 кв. м
15	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве постоянного пользования для размещения объектов иного назначения		
16	Здание специализированное обрабатывающей промышленности (участок механической обработки) (здание специализированное обрабатывающей промышленности). Составные части и принадлежности: пристройка, навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безьерельсового транспорта, гараж, металл, ворота, калитка, три ограждения, канава для осмотра автотранши.	350/C-167815	837,1 кв. м
17	Цех безьерельсового транспорта (здание специализированное производственного транспорта). Составные части и принадлежности: две пристройки, площадка, два ограждения, четыре стойки	350/C-75350	569,8 кв. м
18	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания специализированного транспорта, здания специализированного складов		
19	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр	350/C-209428	93 кв. м
20	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		

Начальная цена (с НДС 20%) – 527 735,72 бел. руб.

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/21

Предмет аукциона

№ лота	Наименование (назначение)	Инв. №	Общ. пл.
1	Здание заправочного склада ГСМ (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: железобетонный островок под топливозаправочными колонками, три резервуара, емкость (15 шт.), две емкости для мойки	350/C-204136	35,5 кв. м
2	Открытый склад металла (сооружение специализированное складов, хранилищ). Составные части и принадлежности: площадка (мощение), подкрановые пути козловой крана (2 шт.), ограждение, ворота (2 шт.), склад	350/C-204137	3 203,7 кв. м
3	Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ).	350/C-210707	186 кв. м
4	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания открытого склада металла с участком лакокрасок и ГСМ		
5	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209431	40 кв. м
6	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
7	Ангар участка нестандартного оборудования (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: ангар, площадка, три ограждения, ворота	350/C-206388	369,1 кв. м
8	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания ангара участка нестандартного оборудования		
9	Производственное помещение (производственное помещение). Составные части и принадлежности: пристройка (1 шт.), склад ОКСа, пресосный участок, навес, подкрановые пути, две автомобильные дороги, два ограждения.	350/D-298466	9 108,2 кв. м
10	Магазин (здание специализированное розничной торговли). Составные части и принадлежности: две пристройки, крыльцо	350/C-74042	162 кв. м
11	Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания специализированного розничной торговли		
12	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: автодорога, бордюр, ворота, ограждение.	350/C-209429	575 кв. м
13	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
14	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209430	187 кв. м
15	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве постоянного пользования для размещения объектов иного назначения		
16	Здание специализированное обрабатывающей промышленности (участок механической обработки) (здание специализированное обрабатывающей промышленности). Составные части и принадлежности: пристройка, навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безьерельсового транспорта, гараж, металл, ворота, калитка, три ограждения, канава для осмотра автотранши.	350/C-167815	837,1 кв. м
17	Цех безьерельсового транспорта (здание специализированное производственного транспорта). Составные части и принадлежности: две пристройки, площадка, два ограждения, четыре стойки	350/C-75350	569,8 кв. м
18	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания специализированного транспорта, здания специализированного складов		
19	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр	350/C-209428	93 кв. м
20	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		

Начальная цена (с НДС 20%) – 3 162 163,79 бел. руб.

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/21

Предмет аукциона

№ лота	Наименование (назначение)	Инв. №	Общ. пл.
1	Здание заправочного склада ГСМ (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: железобетонный островок под топливозаправочными колонками, три резервуара, емкость (15 шт.), две емкости для мойки	350/C-204136	35,5 кв. м
2	Открытый склад металла (сооружение специализированное складов, хранилищ). Составные части и принадлежности: площадка (мощение), подкрановые пути козловой крана (2 шт.), ограждение, ворота (2 шт.), склад	350/C-204137	3 203,7 кв. м
3	Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ).	350/C-210707	186 кв. м
4	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания открытого склада металла с участком лакокрасок и ГСМ		
5	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209431	40 кв. м
6	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
7	Ангар участка нестандартного оборудования (здание неустановленного назначения). Составные части и принадлежности: ангар, площадка, три ограждения, ворота	350/C-206388	369,1 кв. м
8	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания ангара участка нестандартного оборудования		
9	Производственное помещение (производственное помещение). Составные части и принадлежности: пристройка (1 шт.), склад ОКСа, пресосный участок, навес, подкрановые пути, две автомобильные дороги, два ограждения.	350/D-298466	9 108,2 кв. м
10	Магазин (здание специализированное розничной торговли). Составные части и принадлежности: две пристройки, крыльцо	350/C-74042	162 кв. м
11	Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания специализированного розничной торговли		
12	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: автодорога, бордюр, ворота, ограждение.	350/C-209429	575 кв. м
13	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		
14	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр.	350/C-209430	187 кв. м
15	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве постоянного пользования для размещения объектов иного назначения		
16	Здание специализированное обрабатывающей промышленности (участок механической обработки) (здание специализированное обрабатывающей промышленности). Составные части и принадлежности: пристройка, навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безьерельсового транспорта, гараж, металл, ворота, калитка, три ограждения, канава для осмотра автотранши.	350/C-167815	837,1 кв. м
17	Цех безьерельсового транспорта (здание специализированное производственного транспорта). Составные части и принадлежности: две пристройки, площадка, два ограждения, четыре стойки	350/C-75350	569,8 кв. м
18	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания специализированного транспорта, здания специализированного складов		
19	Автомобильная дорога на территории (сооружение специализированное автомобильного транспорта и автотдорного хозяйства). Составные части и принадлежности: бордюр	350/C-209428	93 кв. м
20	Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)		

Начальная цена (с НДС 20%) – 803 075,35 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвэстбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победителем аукциона либо единственным участником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформление участия в аукционе, определения лица, являющегося единственным участником аукциона, а также возмещение затрат и оплаты задатка за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Продавец или Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания приема документов: по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные данные: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 30 апреля 2020 года торгов с условиями по продаже жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 25, 220036, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение торгов, увеличенной на 5% в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформление участия в аукционе, определения лица, являющегося единственным участником аукциона, а также возмещение затрат и оплаты задатка за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Продавец или Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его

Наш культурны асяродак

ЖЫРАНДОЛЯ

Выпуск № 12 (500)

У Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылася прэм'ера оперы «Прызначаны час», а мы сустрэліся з яе аўтарам Віктарам Капыцько, якога вы не маглі не чуць — кампазітар вядомы не толькі акадэмічнымі творамі, але і работай у кіно і тэатры. Таму калі вы бачылі фільмы «Анастасія Слуцкая», «У чэрвені 41-га» альбо, з апошняга, «Сляды на вадзе», калі вы аматар дакументальных работ Адольфа Канеўскага альбо калі вы знаёмыя са спектаклямі Валера Раеўскага ў Купалаўскім — вы наш кліент. Між тым спадар Віктар з'яўляецца аўтарам опер, сімфоній і кантат, яго музыка гучыць у розных кутках свету, а ў Беларусі з ім працуюць найлепшыя выканаўцы. І што галоўнае для нашай размовы — гэта чалавек шырокіх ведаў і ўяўленняў, таму і тама музыкі дазволіла пагаварыць пра больш шырокія, «прыземленыя» катэгорыі.

— **Лібрэта оперы «Прызначаны час» вы напісалі паводле апавядання Рэя Брэдберы, у якім інашпалеце захопліваюць зямлян, выкарыстоўваючы для гэтага іх дзяцей. Ці існуе нейкая сувязь, чаму менавіта гэтае апавяданне і менавіта цяпер?**

— Такой сувязі няма, ідэя напісаць гэтую оперу прыйшла мне ў галаву гадоў трыццаць таму. Калі я прачытаў «Прызначаны час», я быў ім скароны: цікавы сюжэт, дынамічная, мабільная структура і галоўнай рухавіцай сілай з'яўляюцца дзеці, што мяне заўсёды цікавіла — мая першая опера («Дзючынка, што наступіла на хлеб» паводле Андерсэна. — Аўт.) таксама звязана з дзецьмі. Так атрымалася — гэтыя трыццаць гадоў я займаўся ўсім чым заўгодна, толькі не «Прызначаным часам», а паўтара года таму ён нечакана ўспыхнуў і вельмі хутка напісаўся.

— **Акадэмічная музыка часта ўспрымаецца як высокая мастацтва, якое знаходзіцца над зямной мітуснёй, — ці варта шукаць у ёй сувязі з рэчаіснасцю?**

— Мы з вамі размаўляем пра оперу, а гэта спецыфічны жанр — застаючыся высокім мастацтвам, яна можа быць мастацтвам вылічым. Найлепшую оперу на свеце, «Чароўную флейту» Моцарта, можна навіставаць, бо яна знята з вуліцы, з вуснаў мінакоў. Недаўна Вердзі перад прэм'ерай



Фота Сяргея МАХАВА

«Рыгалета» нават на рэпетыцыях хаваў Песеньку Герцага: ён ведаў, што як толькі яна вырвецца вонкі, яе тут жа заспявае ўвесь горад, а кампазітар хацеў, каб упершыню яна прагучала менавіта ў тэатры. У «Воцке» Альбана Берга на звычайнай бульварнай мясарубцы будзеца высокая трагедыя. Вазьміце «Аіду» таго ж Вердзі — жудасная вямпука ў сюжэце, а з яе атрымліваецца такая боская прыгажосць, як нябесны фінальны дуэт Аіды і Радамеса.

— **Па маім адчуванні, у Мінску нячаста адбываюцца прэм'еры твораў беларускіх кампазітараў. Вы ўжо прызнаеце аўтар, вашыя работы выконваюцца ў розных краінах свету, вы пішаце для тэатра і кіно — ці часта вашы акадэмічныя творы могуць гучаць у Беларусі?**

— Што да мяне, то я працую якраз у рэжыме спрыяння з боку лідараў музычнай культуры і філарманічных інстытутыў — з 1992 года ў мяне прайшло на заўздасць шмат канцэртаў. У савецкі час амаль нічога майго не выконвалася, але ў постсавецкі ўсё найлепшае, што я пісаў, тут жа ігралася. Удосталь сёння гучаць і маладыя кампазітары, напрыклад, Вольга Падгайска, Канстанцін Яскоў. Але парадокс у іным: у нас знікла беларуская музыка, напрыклад, XX стагоддзя, а ёсць творы, якія абсалютна не правіліся тым, што напі-

саны ў савецкія часы. Дагэтуль не пастаўлена найлепшая беларуская опера «Матухна Кураж» Сяргея Картэса, а гэта ганьба для культурнага кіраўніцтва краіны — на такіх рэчы, а не на хламавае кіно, трэба выдзяляць мільёны. Да таго ж, калі вы апошні раз чулі са сцэны «Ціла Уленшпигеля» альбо «Выбранніцу» Яўгена Глебава, прычым не ўрыўкі, а ўсур'ез, як гэта ігралася ў 1970-я? Між іншым, у канцы 1960-х — пачатку 1970-х мінская філармонія прадавала абанемента, дык вось у кожным абанементам канцэрте апроч, напрыклад, Трэціх сімфоній Бетховена і нечага з Чайкоўскага абавязкова стаў твор беларускага кампазітара — добры, сярэдні альбо дрэнны, але ён гучаў. Такім чынам выконвалася сімфонія Абелівіча — я не скажу, што гэта музыка, роўная сімфоніям Шаптакоўца, але тым не менш грунтоўнае еўрапейскае пісьмо. Пастаўце сёння сто чалавек і запытайце, хто такі Леў Маісеевіч

Абелівіч, — вылупяць вочы. За часы савецкай улады ў нас назіраліся вельмі багаты музыкі — бывае, крайне нізкай якасці, але некаторыя творы здольныя ўпрыгожыць любую канцэртную праграму. Здраецца, класікай лічыцца тое, што ён не з'яўляецца, скажам, кантаты Анатолья Багатырова. Затое «Песні Хірасімы» Дзмітрыя Смольскага маглі б шмат для каго зрабіць пагоду, пры гэтым у яго ж араторыі «Патэ» пра Янку Купалу няма ніводнай жывой ноты, а Аркадзь Гур'яў, напісаным у тым жа годзе «Апраўданнем Афеліі», жывы назаўсёды. Калі ўсё гэта пачне гучаць, можна будзе паступова пабудоваць правільную, а не скажоную гісторыю беларускай музыкі.

— **Вы думаеце, хто павінен гэта праініцыяваць?**

— Безумоўна, ва ўсім свеце існуе практыка выдзялення дзяржаўных грантаў, бо дзяржава адказвае за захаванне нацыянальнай памяці. Так адбываецца ў Польшчы, Францыі, ЗША, Аўстраліі, Новай Зеландыі — любой цывілізаванай краіне свету. Мы ў гэтым сэнсе не проста нецывілізаваная краіна, але і блізка да гэтага стану не падступіліся. Добра, што захавалі свой беспрэцэдэнтны фальклор, але трэба такім жа чынам пастаўліцца і да арыгінальнай творчасці. Магу вас запэўніць, сярод той процы музыкі, якая запісваецца і выдаецца ў Польшчы, дайце, калі ёсць пяць працэнтаў якаснай — тым не менш яна ўся важная, бо з'яўляецца культурнай памяццю цывілізацыі.

— **Вы вучыліся ў музычнай школе ў Мінску і ў кансерваторыі ў Ленінградзе — гэта 1970-я — пачатак 1980-х гадоў. Ці існавала ўмоўная «лінія партыі», па якой у той час праходзіла музычная адукацыя?**

— Яна праходзіла па лініі партыі Рымскага-Корсакава: кампазітарская адукацыя ў Ленінградзе была пабудавана ім тым, што было распрацавана ім

у канцы XIX — пачатку XX стагоддзя. На другім курсе мы былі абавязаны напісаць варыяцыі, на трэцім — санату, потым скончыць буйны твор і так далей — гэта ў часы, калі ўсё сваё ўжо стварылі Джон Кейдж і Карлхайнц Штакхаўзен. Што датычыцца камуністычнай партыі, яна, канешне, уплывала на агульны настрой. Мяне спрабавалі адлічыць з першага года, бо я з сябрамі, напрыклад, займаўся самвыдатам Мандэльштама, Бродскага, Ерафеева і іншых, некаж яны арыштавалі, але хутка выпусцілі, спрабавалі забраць у армію, але не забралі, — то-бок гульнявы складанасці ўзніклі. Галоўнае было своечасова абазначыць, на якім баку барыкады ты знаходзіся, і тады адносіны з уладай складваліся карэктна: ты ведаў, чаго ад цябе чакаць, яна ведала, чаго ад цябе чакаць. Мяне не выконвалі — ну і пляваць, мае ноты не публікавалі — ну і пляваць, я настолькі пагардліва ставіўся да партыі, што мне ад яе нічога было не трэба, а яна плаціла той жа манетай. Гэта было дэжэнтным пачацкам пагаднення паміж нелюбімым членам гэтай дзяржавы.

— **Усім добра вядомая зкрытасць савецкай прасторы — як у такіх умовах вы атрымлівалі поўнае ўяўленне пра музыку?**

— Дзякуючы маёй роднай цётцы Іры, якая пасля вайны аказалася спачатку ў Германіі, а потым пераехала ў ЗША. Яна была цудоўная піяністка і ў сярэдзіне 1950-х стала канцэртмайстрам балетнай школы Джорджа Баланаўнаў у Нью-Ёрку. Прыблізна ў 1955 годзе яна знайшла нас праз Чырвоны крыж і пачала нам дапамагаць, у прыватнасці, калі я стаў зямца музыкі, яна па маім просьбах высылала ноты і пласцінкі. У выніку ў мяне адзінага ў тады яшчэ не мільённы, але вялікім горадзе Мінску былі за-

пісы поэтыя Стравінскага, Айваза, Штакхаўзена, Кейджа, пачытаў Шонберга, Вебера і Берга з Новай венскай школы — усё аж да альбомаў «Бітлз». І гэта дазволіла мне здзейсніць прарыў праз жалезную сцяну, не толькі акустычны, але і эстэтычны, і ідэалагічны.

— **Такое багацце было выключэннем, а што страцілі тыя, для каго ўсё гэта было недаступна?**

— Беларускае музыка таго часу ўяўляла сабой запаведнік савецкай сямомасці, яна адгучаецца ў нас аж да сёння. Канешне, многае мы ўжо атрэслі, але настаўнікі сённяшніх настаўнікаў вучыліся ў Багатырова, а гэта накладвае свой адбітак. Багатыроў, напрыклад, выхаваў найталенавіцейшага Яўгена Глебава: той у выніку быў абсалютна неразборлівы ў рэчах, якія павінна дыктаваць сумленне мастака, — што можна пісаць, а што не, якія замовы прымаць, а якія не. Ён ствараў шэдэўры і ў той жа час сімфонію «Да міру», араторыю «Свяці, зара!» і іншыя. Мікалай Мікалайчыц пытаўся, ці сапраўдна перад ім з'явілася прыгажосць, — дык вось Глебава такія пытанні не мучылі. Калі я ў вясмянаццаць гадоў з'ехаў адсюль, сітуацыя тут была вельмі складаная.

— **Што адбывалася ў беларускай музыцы ў 1990-я? Ці змянілася нешта з распадам Савецкага Саюза?**

— Кароткачасовы, але вярзаны рэнесанс, у якім я меў гонач узяць удзел, калі ўспомніць маю сюіту «Песні Арцацкага Двара» альбо араторыю «Куранты». З аднаго боку, у краіне стала вельмі цяжка жыць, і вялікая колькасць высокакласных музыкантаў з'ехала, таму адрозні і на доўгі час, напрыклад, сталі горш іграць аркестры. Але настрой тады быў каласальны, развясёў савецкі міф, што беларускае прафесійнае музыка пачалася ў 1917 годзе: аказала-

ся, што і да 1917-га ў нас існавалі кантавае культура, інструментальная традыцыя, у прыватнасці тэатрах ставіліся оперы, напісаныя тут, а не дзе-небудзь у Італіі. Вольга Дадзімава стала раскопчаць «міжрэгіянальную» спадчыну, якая раней нам і не сілася. Згодна з яе тэорыяй геаграфічнае палажэнне дазваляе лічыць Беларусь паўнапраўнай удзельніцай агульнаеўрапейскага музыкальнага працэсу, адваедна, многае з таго, што мы лічым, напрыклад, польскай музыкі, лічыцца і беларускай, таму што было створана на адзінай міжрэгіянальнай прасторы. Зборнік «Полацкі шытак», які называецца так па містыфікацыі, — якраз адзін з такіх помнікаў. У савецкі перыяд лічылася, што ў Беларусі існаваў ліба толькі фальклор, хоць ён сапраўды адзін з самых унікальных у свеце, любы фальклорыст вам скажа, што мы жывем у бласлаўленай краіне. Гэта, дарэчы, паказальна для беларускай гісторыі: стварца аўтарскае ў нас практычна не было часу. Скажам, у XVII стагоддзі вы селі пісаць раман, а ў гэты час да акна падыходзіць людзі са зброяй, выбіваюць шкло і кажуць: «Выходзіце», — і ўсё. Аўтарскае не магло ўстаць, затое фальклор паступова з пакалення ў пакаленне захоўваўся. Калі з'явіліся «Песняры», з падачы цяперашніх «легендаў» беларускай музыкі Генадзя Цітовіча і Рыгора Шырмы ўзнік страшны скандал — яны паднялі хай, маўляў, нейкія доўгавалосыя лохі распоптваюць святы беларускі фальклор. Пайшоў сапраўды ідэалагічны антыпесняроўскі танк, але гурт перамог на Усеаюзным конкурсе артыстаў эстрады ў Маскве і ўсё крыху сціхла. Усё ж свет запеў беларускія песні дзякуючы Мульвіну, а Валодзя быў геніяльным чалавек...

Гутарыла Ірэна КАЦЯЛЮВІЧ. Поўную версію інтэрв'ю чытайце на сайце zviazda.by

Культурная праграма

КУДЫ «СХАДЗІЦЬ» У САМАІЗАЛЯЦЫ

Распаўсюджванне COVID-19 і неабходнасць заставацца дома прымусіла многіх шукаць альтэрнатыўныя звычайным спосабам баўлення вольнага часу. І аказалася, што, знаходзячыся ў хаце ці кватэры, можна арганізаваць сабе — дзякуючы дваццаці першаму стагоддзю — цэлую культурную праграму. Нам раптам адкрыліся ледзь не ўсе дзверы, бо галоўныя пляцоўкі свету, стрымінгавыя платформы, адукацыйныя сэрвісы падлазілі пад абставіны і суправадзілі карыстальніка магчымасцю так ці інакш прычынніца да свайго высокага. Так, гэта іншы фармат «мерпрыемстваў» ды іншае ўспрыняцце, але ўсё ж у тым, каб узяць келіх віна і ўключыць трансляцыю з Берлінскай дзяржаўнай оперы, ёсць нейкі шарм. Прапануем некалькі варыянтаў, куды «схадзіць» бліжэйшым часам, знаходзячыся дома ў самаізаляцыі.

НА СПЕКТАКЛІ КУПАЛАЎСКАГА ТЭАТРА

Пачнём са свайго. 27 сакавіка Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы адкрыў цэлы тыдзень анлайн-прысутнасці — у Міжнародны дзень тэатра са сцэны, дзе ішоў самы папулярны спектакль Купалаўскага «Паўлінка», была арганізавана прамая трансляцыя. У працяг ініцыятывы да 2 красавіка можна будзе ў запісе ўбачыць яшчэ тры спектаклі з асноўнай і Камернай сцэны тэатра — «Школу падатка-плацельшчыкаў» у пастаноўцы мастацкага кіраўніка Мікалая Пінігіна, яго ж спектакль-канцэрт «Вельмайстар-акардэон» у суправаджэнні аркестра тэатра і пастаноўку Дзмітрыя Цішко «Ураджай» паводле драматурга беларускага паходжання Паўла Пражко, якая была рэалізавана на Камернай сцэне. Спасылкі на спектаклі можна будзе знайсці на сайце kupalauki.by і на старонках тэатра ў сацсетках.

НА ПАКАЗЫ АЎТАРСКАГА КІНО НА MUBI

Стрымінгавыя платформы ўжо не першы дзень адбіраюць глядача ў традыцыйных кінатэатраў, а ў гэтыя дні ім увогуле ўсе карты ў рукі. У нашых шыроках даступныя як усюдынісны Netflix, так і больш лаканальныя Amediateka альбо КінаПошук HD. Звычайна стрымінгавыя платформы маюць пэўную «спецыялізацыю» — серыялы, альбо ў першую чаргу фільмы, альбо ў першую чаргу аўтарскае кіно. Дык вось нас цікавіць, вядома ж, апошняе, таму мы ідзем на найбуйнейшы ў гэтай сферы сэрвіс MUBI, набываем за адзін долар падпіску на тры месяцы (акцыя з'явілася ў сувязі з пандэміяй COVID-19) і атрымліваем асалоду ад выключных фільмаў у высокай якасці, якія вам наўрад ці дзе яшчэ прыйдзе ў галаву паглядзець. MUBI прапануе

НА «МАКБЕТА» ДЖУЗЕПЕ ВЕРДЗІ ў БЕРЛІНСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ ОПЕРЫ

Аматары опернага мастацтва ў Берліне сядзяць па дамах, таму Берлінская дзяржаўная опера (адзін з найстарэйшых і найбуйнейшых музычных тэатраў у Германіі, хоць толькі ў адным Берліне мае некалькіх канкурэнтаў) адмяняе свае пастаноўкі і вяртае грошы за білеты. Затое публікуе цэлы спіс бескаштоўных анлайн-мерпрыемстваў аж да 19 красавіка — спасылка на новы запіс адкрываецца апоўдні кожнага дня і працуе на працягу дваццятых чатырох гадзін. У праграме — «Макбет» Джузэпе Вердзі з выканаўцамі Пласіда Дамінга і Ганнай Нятрэбка (паказваецца якраз сёння), «Царская нявеста» Мікалая Рымскага-Корсакава ў пастаноўцы расійскага опернага рэжысёра і двойчы лаўрэата прэміі The Opera Awards Дзмітрыя Чарнякова (у плане яшчэ некалькі яго пастаноўак па Рыхарду Вагнеру і Сяргею Пракоф'еву), «Лебядзінае возера» Пятра Чайкоўскага ў харэаграфіі Патрыся Барта на аснове версіі Пеціпа Іванова, нарэшце, сімфанічны канцэрт

ЯШЧЭ НЕКАЛЬКІ МЕСЦАЎ ДЛЯ НАВЕДВАННЯ

Венская опера, якая закрыта для гасцей, але штодзённа паказвае свае оперныя і балетныя пастаноўкі розных гадоў анлайн, — wiener-staatsoper.at

Метрополітан-опера, што арганізавала серыю «начных трансляцый» сваіх выступленняў у HD якасці, расклад абнаўляецца штодзённа — metopera.org

Музей Ватыкана, у залы якога можна трапіць праз некалькі віртуальных тураў — museivaticani.va

Нацыянальная галерэя мастацтваў у Вашынгтоне, дзе даступна некалькі віртуальных экскурсій і іншыя спосабы даследаваць галерэйныя калекцыі

Платформа Coursera, на якой стала даступна безліч адукацыйных курсаў са ўсёго свету (на англійскай мове) — coursera.org.

Іаганеса Брамса альбо Антона Брукнера ў выкананні Берлінскай дзяржаўнай капэлы. Выбіраючы пастаноўку да прагляду, варта звярнуць увагу на тое, што не кожная з іх суправаджаецца англійскай субцітрамі. Расклад і спасылкі даступныя на сайце staatsoper-berlin.de.

У ЛУЎР

Як вы помніце, мастацкі музей Луўр закрыўся сярод першых, а гэта адзін з самых наведвальных музеяў свету, праз які праходзіць каля дзсяці мільянаў чалавек штогод (калі апеляваць да рэкорднага 2018-га). Таксама як тэатры і канцэртныя залы арганізуюць паказы запісаў сваіх тэатральных пастаноўак і канцэртаў, музеі ствараюць анлайн-экскурсіі. Луўр, напрыклад, прапануе некалькі тураў у свае скарбніцы — такім чынам можна паглядзець выставу Дэлара, Рэмбранта і Цінтвара «Прыход мастака», егіпецкую калекцыю старажытнасцяў перыяду фараонаў, роў і іншае з тых часоў, калі Луўр быў абарончай крэпасцю французскага караля Філіпа Аўгуста, і нарэшце зайсці ў Галерэю Апалон, цэнтральная панэль якой распісана Дэлара.

Вольга МЦКЕВІЧ.

Выстава

АДЧУЦЬ, ЯК ФАРМІРАВАЎСЯ БЕЛАРУСКІ ДУХ



Фота Кастэра ІПСЕВА

У Нацыянальным гістарычным музеі адкрылася выстаўка артэфактаў з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава

Дзякуючы маштабнаму праекту, прысвечанаму 75-годдзю Вялікай Перамогі і рэалізаванаму Міністэрствам інфармацыі і лаўрэатам прэміі «За духоўнае адраджэнне» Уладзімірам Ліхадзедавым пры падтрымцы Міністэрства культуры, у Нацыянальным гістарычным музеі ўрачыста адкрылася выстаўка «Вайна і мір. Вяртанне».

У экспазіцыі прадстаўлены багатая калекцыя старадаўніх паштэтак з выявамі беларускіх гарадоў пачатку XX стагоддзя, унікальныя рукапісныя дакументы XVI-XVII стагоддзя, старадрукаваныя і рэдкія кнігі, перыядычныя выданні XVIII-XIX стагоддзяў.

Упершыню дэманструюцца шырокае публіцы і такія артэфакты, як пісьмовы прыбор князю Радзівілаў, медаль за ўзяцце горада Полацка Стэфанам Баторыем у 1579 годзе, памятная чыгунная пліта да 500-годдзя перамогі ў Грунвальдскай бітве (1910), медаль удзельніка перагавораў па Брэсцкім міры 1918 года, драўляныя скульптуры XVII-XVIII стагоддзя, напяростыны крыж і складзеныя каталіцкі дэ праваслаўны канца XIX стагоддзя.

На адкрыцці выстаўкі прысутнічалі намеснік Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Ігар Бузоўскі, генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі, дырэктар выдавецкага дома «Звязда» Павел Сухарукаў і дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі Павел Салоўца.

— Перамога кавалася не толькі з 1941 да 1945 года. Геарызм нашых продкаў фарміраваўся на працягу доўгіх гадоў, — адзначаў на адкрыцці праекта намеснік міністра інфармацыі. — Святкаванне 75-годдзя Вялікай Перамогі сімвалізуе кропку ў гісторыі кровапраліцы на беларускай зямлі і прымяжэнне новых мірных перамог. Мір, што ў назве, — час вяртання страчанага. І дзякуючы такім энтузіястам, як Уладзімір Ліхадзедаў, мы можам бачыць нашы гістарычныя каштоўнасці, грані гэтай Вялікай Перамогі. Такія выстаўкі вельмі важныя для грамадства.

Частка экспанатаў падарана Уладзімірам Ліхадзедавым Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і Нацыянальнаму гістарычнаму музею. На адкрыцці выстаўкі ў дар музею перададзены паштэткавыя паштоўкі з відамі беларускіх гарадоў, кнігі, сярэбраныя лыжкі і чарка XIX-XX стагоддзяў.

Вікторыя АСКЕРА.



«Школа падаткаплацельшчыкаў» у Купалаўскім.

К@НТЫНЕНТЫ

ЗАЛЕГЧЫ НА ДНЮ

Як разгортваецца глабальны каранцін?

Большасць сталіц, буйных гарадоў і цэлых краін закрытыя на каранцін у сувязі з распаўсюджваннем пандэміі каранавіруса, якая ў рознай ступені закранула каля 200 дзяржаў свету. З уступленнем у сілу жорсткіх абмежаванняў у Індыі амаль палова насельніцтва планеты апынулася ў той ці іншай ступені вымушанай ізаляцыі. Прычым больш за 1,5 мільярда чалавек трапілі ў жорсткі каранцін. На думку шэрагу экспертаў, такія меры прывядуць (і ўжо прывялі) да значных фінансавых і сацыяльных страт. Тым не менш свет актыўна «хаваецца» ад COVID-19. Як гэта адбываецца і ці ёсць іншыя варыянты?

ВІРУС У РОЛІ ТЫРАНА

Сімвалічна, што слова «каранцін» пайшло ад італьянскага quaranta giorni — у перакладзе «сорак дзён». Яно было ўпершыню выкарыстана ў XIV стагоддзі ў Венецыі (!) для адтэрмінаваўкі ўваходу ў порт караблёў, якія прыбываюць з іншых краін. Менавіта на такі тэрмін усе судны павінны былі стаць на якар на адпаведнай адлегласці ад берага, перад тым як змогуць разгрузацца.

Сёлета менавіта Італія распачала самую жорсткую ў Еўропе меры, пасадыўшы на каранцін усю краіну з насельніцтвам 60 мільёнаў чалавек. Закрыты ўсе крамы, акрамя супермаркетаў і аптэк. Грамадскія мерапрыемствы забаронены, людзям рэкамендуецца не выходзіць без патрэбы з хаты. Школы і ўніверсітэты не працуюць. «Усталая дэмакратыя, і ў ролі тырана выступае вірус, які адмяняе пошкі рукі і пацалункі, вяртае з сябрамі, выпіўкі, канцэрты, Ла Скала», — напісаў прафесар мікрабіялогіі і вірусалогіі ўніверсітэта Сан-Рафэаль у Мілане доктар Раберта Бурыяні ў «Твітэры».

Улады еўрапейскіх краін следзіць за Італіяй таксама ўвэнні сябе жорсткія меры. У Іспаніі ўрад абвясціў рэжым надзвычайнай сітуацыі. Тут зараз нават больш трывожная эпідэміялагічная сітуацыя, чым у Італіі. Закрыты дзіцячыя пляцоўкі, дзяржстановы, бары і рэстараны. Працуюць толькі прадуктовыя крамы і аптэкі. Іспанцы амаль не выходзяць на вуліцу. Паліцыя правярае ў людзей на вуліцах дазвольныя дакументы на перамяшчэнне. Калі няма важкай прычыны для выхаду на вуліцу — могуць аштрафаваць ці нават арыштаваць.

Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсан абвясціў у краіне каранцін на тры тыдні. Жыхары каралеўства могуць хадзіць у крамы, аднак рабіць гэта неабходна як мага радзей. Таксама адзін раз на дзень дазваляецца пакінуць дом, каб заняцца спортам на свежым паветры. Забаронена збірацца групамі больш двух чалавек, калі гаворка не ідзе аб людзях, якія жывуць разам. У той жа час дазволена пакаціць дамы з любых медыцынскіх прычын, каб аказаць дапамогу. Акрамя гэтага, табу не ўжываецца, калі трэба выходзіць для паездак на работу. За выкананнем урадавых інструкцый сочыць паліцыя.

У Германіі людзям неглыба збірацца нават утраці. Выключэнне зроблі толькі для сваякоў. Сама канцлер ФРГ Ангела Меркель добраахвотна адправілася на каранцін. Ва ўрача, які рабіў ёй

вінцікі Кум на поўначы краіны. Улады ўсталівалі медыцынскія блокпосты і просяць людзей адмовіцца ад паездак. Саудаўская Аравія ўвела каранцін у Эль-Катйфе, дзе зарэгістравана больш за ўсё выпадкаў заражэння каранавірусам. У Японіі школы закрыты да красавіка, падобныя меры прыняты ў іншых краінах Азіі і на Блізкім Усходзе. Па звестках ЮНЕСКА, у выніку закрыцця адукацыйных устаноў у 29 краінах вучобы спынілі больш за 330 мільёнаў школьнікаў і 60 мільёнаў студэнтаў.

ГВАЛТ І ТЭКІЛА

У Польшчы ўжо распрацавалі мабільную праграму, у якой людзі абавязаны даваць справядзачу аб тым, як сядзяць на каранціне. А калі яны прапусцілі запят і не выслалі сэлфі — да іх накіроўваецца паліцыя. Міністэрства аховы здароўя Чэхіі прапрацавала новую канцэпцыю «інтэлектуальнага каранціну», які можа ўсталяваць у сілу ў пачатку красавіка. Аб гэтым днямі заявіў кіраўнік Цэнтральнага крызіснага штаба краіны Раман



Прымула, перадае «Чэшскае радыё». У прыватнасці, мяркуецца, што за інфіцыраванымі будзе ўстаноўлены кантроль, улады атрымаюць поўнае права на адсочванне іх перамяшчэнняў па мабільным тэлефоне, а таксама будуць кантраляваць плацэжы па банкаўскай картцы. Кіраўнік Цэнтральнага крызіснага штаба ўпэўнены, што ў гэтым выпадку парашальніка стане лягчэй вылічыць, аднаведна, будуць выпісвацца буйныя штрафы за невыкананне каранціну. На яго думку, гэтая сістэма адзіна магчымая, «калі мы не хочам трымаць усю рэспубліку ў каранціне на працягу вельмі доўгага часу».



прышчэпку, выявілі каранавірус. Штраф за парушэнне забароны на з'яўленне ў грамадскіх месцах і кантакт з людзьмі можа дасягаць 25 тысяч еўра, піша нямецкае выданне Die Welt. Іран увёў поўны каранцін у эпіцэнтры каранавіруса — пра-

кіраўнік падраздзялення партала Time.

У КОЖНАГА СВАЯ ВАЙНА

Калі параўноўваць з астатняй Еўропай, Швецыя ідзе сваім шляхам у супрацьстаянні пандэміі, піша рэпартаж шведскага тэлеканала SVT1 Эрыка Б'ерстэра. «У Швецыі нам па-ранейшаму дазваляюць свабодна перамяшчацца, хадзіць у рэстараны, кінатэатры і адкрываць спартыўныя залы. Але гэта заснавана на тым факце, што шведы падпарадкоўваюцца выразным інструкцыям, якія рэкамендуюць вытрымліваць сацыяльную дыстанцыю ад паўтара да

што колькасць карыстальнікаў праграм для замовы спіртных напояў на дом павялічылася ў разы. За 72 гадзіны лічба падлісчыкаў Drizly вырасла на 450 працэнтаў (пры гэтым у Брукліне рост дасягнуў неверагодных 750%). «Назіраць за гэтым было дзіўна», — прызнаўся парталу Скот Браўн, генеральны дырэктар па маркетынгу Drizly. Па статыстыцы праграмы, жыхары Нью-Ёрка купляюць у асноўным віно і гарэлку, таксама сярод за заказаў фігуруюць французскае шампанскае і тэкіла. На спіртное яны не скупяцца — сярод ніжэйшых і амерыканскіх пляжых — натоўпы адпачывальнікаў, з якімі спрабуюць справіцца ўлады. «Мяне не спыняе, я буду працягваць весяліцца», — заявіў Бі-бі-сі адзін з парашальнікаў каранціну.

Пасля ўвядзення ізаляцыі ў шэрагу краін улады занепакоіліся павелічэннем колькасці выпадкаў хатняга гвалту. «У групе рызыкі цяпер знаходзяцца не толькі сем'і, дзе раней ужо былі зафіксаваны адпаведныя выпадкі, але і тыя, хто часова страціў заробак з-за пандэміі», — заявіла намеснік міністра ўнутраных спраў Украіны Кацярына Паўлічэнка. Па інфармацыі супрацоўніка гарачай лініі штата Арзон (ЗША), за мінулы тыдзень колькасць званкоў па пытаннях хатняга гвалту павялічылася ўдвая. «Значыцца пагражаюць вынікнуць сваіх ахвяр на вуліцу, каб яны захварэлі», — адзначыў

у Паўднёвай Карэй, якая адносіцца да групы краін, найбольш пацярпелых ад COVID-19, улады



Журналістка прыводзіць словы эксперта па абароне ад інфекцый, у мінулым галоўнага эпідэміялага Швецыі Эхана Гісеке, які заклікаў людзей узяць кубачак кавы, выйсці на вясновае сонца і пасядзець на лаўцы ў парку. Для здароўя небяспечна заставацца ў закрытай прасторы, лічыць Эхан Гісеке. Пазіцыя Швецыі ў пытанні каранціну выклікае розныя меркаванні. Адна крытыкуюць, у прыватнасці за адмову зачыняць на каранцін школы, іншыя называюць узорам для пераймання.

у Паўднёвай Карэй, якая адносіцца да групы краін, найбольш пацярпелых ад COVID-19, улады

што з пандэміяй і сусветным крызісам можна справіцца толькі ў тым выпадку, калі ўсе краіны будуць супрацоўнічаць. У першую чаргу гаворка ідзе пра абмен інфармацыяй: урач у Мілане можа раніцай даведацца нешта, што ўжо ўвечары выратуе жыцці ў Тэгеране. Урад Брытаніі можа зрабіць правільны выбар, пагутарыўшы з карэйцамі, якія ўжо сутыкнуліся з падобнай праблемай. Пагадненне аб дазволе паездак навукоўцаў, урачоў, журналістаў вяртае замацаваць адразу на глабальным узроўні.

СТРАХ МАЦНЕЙШЫ ЗА ВІРУС

Многія краіны, якія ўвайлі лакаўна, ўжо задумаліся аб яго завяршэнні. Прэзідэнт Бразіліі Жаір Балсанару ў тэлевізійным звароце заявіў, што небяспечна прафесійна і кропкава, зыходзячы ў тым ліку з вопыту Кітая. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў масавую істэрыю. «Так, вірус з'явіўся ў нас, мы змагаемся з ім, і хутка ўсё пройдзе. Жыццё павінна працягвацца, рабочыя месцы павінны быць захаваны, мы павінны жырнуцца да нармальнага жыцця», — заявіў ён. Прэзідэнт ЗША ў інтэрв'ю Fox News заявіў, што ўжо да Вялікадня (12 красавіка) разлічвае «адкрыць краіну». Трамп таксама нагадаў, што ў Злучаных Штатах штогод ад грыпу паміраюць «тысячы людзей». «Але праз гэта кожны год мы не закрываем краіну, — сказаў амерыканскі лідар. — Лекі, прапісанні цяпер, горшыя, чым праблема, і, на маю думку, яшчэ больш людзей памрэ, калі мы дазволім усяму гэтак працягвацца». Лекі, аб якіх кажа Трамп, — гэта і ёсць рэжым лакаўна.

Сваё меркаванне на гэты конт выказалі і медыцынскія эксперты. На іх думку, «залегчы на дно» — зусім не вырашэнне праблемы. Генеральны дырэктар Сусветнай арганізацыі аховы здароўя прызнаў каранцін неэфэктывым у барацьбе з каранавірусам. Тэдрас Адханом балансу паміж агрэсіўным стрымліваннем віруса і тымі перабоімі, якія гэта стрымліванне выклікае ў эканоміцы і грамадстве.

На думку ізраільскага прафесара Ювэля Ню Харары (аўтар бестселера «Sapiens: Кароткая гісторыя чалавецтва»), якога згадае Financial Times, менавіта рашэнні па барацьбе з пандэміяй вызначаць лёс усёй планеты на найбліжэйшую будучыню. Ён называе гэты крызіс самым вялікім выклікам для ўсяго пакалення. Харары перакананы, што дзілема паміж прыватнасцю і здароўем ілжыва: чалавецтва павінна патрабаваць і таго, і таго. Ён лічыць, што такі падыход магчымы, і яго прадамастравала тая ж Паўднёвая Карэй. У гэтым выпадку ўпор быў зроблены на ўсеагульнае тэсціраванне, добраахвотную справядзачнасць і супрацоўніцтва з добра інфармаванай і свядомай грамадскасцю. І гэта, пераконвае ён, магчыма ўсюды — бо людзі самі разумоюць небяспеку віруса і выконваюць правільны гігіены.

Іншае пытанне, на якое павінна адказаць чалавецтва, — аб'яднацца або быць кожнаму за сябе. На думку Харары, цяпер глабалізацыя дала збой: у свеце пануе хаос, і кожны ўрад дзейнічае самастойна. Пры адсутнасці сусветнага плана дзейнасці гэта падобна да паводзін дзяцей у пакоі, адкуль пайшлі дарослыя. Гісторык упэўнены, па-ладвай

ён Бі-бі-сі. — Насельніцтва павінна зразумець, з чым мы маем справу. Яны павінны ўсвядоміць сур'ёзнасць сітуацыі і супрацоўнічаць з уладамі ў выкананні гэтых мер». Доктар Эйвард таксама расказаў, якое моцнае ўражанне зрабілі на яго калектывныя намаганні, добраахвотна прынятыя простымі кітайцамі перад абліччам пагрозы. «Людзі не апасаліся ўрада, людзі апасаліся віруса і наступстваў, калі яны не змогуць расплачаць належныя сумесныя намаганні. Улады адыгрывалі ключавую ролю ў вызначэнні мэт, аднак намаганні насамрэч былі агульныя», — кажа Эйвард.

Беларусь вопыт Паднябеснай актыўна выкарыстоўвае. Наша краіна, прымаючы меры для барацьбы з распаўсюджваннем каранавіруса, дзейнічае прафесійна і кропкава, зыходзячы ў тым ліку з вопыту Кітая. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў масавую істэрыю. «Так, вірус з'явіўся ў нас, мы змагаемся з ім, і хутка ўсё пройдзе. Жыццё павінна працягвацца, рабочыя месцы павінны быць захаваны, мы павінны жырнуцца да нармальнага жыцця», — заявіў ён. Прэзідэнт ЗША ў інтэрв'ю Fox News заявіў, што ўжо да Вялікадня (12 красавіка) разлічвае «адкрыць краіну». Трамп таксама нагадаў, што ў Злучаных Штатах штогод ад грыпу паміраюць «тысячы людзей». «Але праз гэта кожны год мы не закрываем краіну, — сказаў амерыканскі лідар. — Лекі, прапісанні цяпер, горшыя, чым праблема, і, на маю думку, яшчэ больш людзей памрэ, калі мы дазволім усяму гэтак працягвацца». Лекі, аб якіх кажа Трамп, — гэта і ёсць рэжым лакаўна.

Такой пазіцыі, на шчасце, цяпер шмат хто прытрымліваецца. У прыватнасці, расійскі пісьменнік Барыс Акунін, які днямі паветамі, што ў яго дыктавалі COVID-19. «Страх перад каранавірусам значна страшнейшы за сам каранавірус. Асцярожным быць трэба, а панікаваць няма чаго», — напісаў пісьменнік на сваёй старонцы ў «Фэйсбуку».

Захар БУРАК.

ЧЫМ СЯБЕ ЗАНЯЦЬ НА САМАІЗАЛЯЦЫ?

Урачы па ўсім свеце запусцілі флэшмоб #StayAtHome. Медыкі фатаграфуюцца з постарамі, дзе напісана: «Мы застаёмся на рабоце для вас, а вы заставайцеся дома для нас». Падтрымалі ідэю і айчыныя спецыялісты. Флэшмоб, як адзначаюць беларускія медыкі, арыентаваны на пажылых людзей, пацыентаў з хранічнымі захворваннямі і тых, хто прыбывае з замежжа. Менавіта гэтыя катэгорыі ў першую чаргу павінны прытрымлівацца правіл самаізаляцыі. Але нават некалькі дзён не выходзіць з дому вельмі цяжка, а чымсьці сябе заняць на два і больш тыдні амаль нееральна. Карэспандэнты «Звязды» падрыхтавалі свае прапановы для тых, хто вырашыў #застаццадома.

Самаадукавацца

Успамінайце, колькі ўжо разоў з пачатку года вы абяцалі сабе пачаць вучыць ці падцягваць замежную мову? Эпідэмія «выдзеліла» вам час для гэтага. На дапамогу прыйдуць разнастайныя мабільныя праграмы і сайты ў залежнасці ад узросту і патрабаванняў. Маркет мабільных праграм параіць гульні, аўдыязапісы, кнігі і практыкаванні для вучняў рознага узросту і ўзросту валодання мовай. Падчас эпідэміі адкрылі падпіску на бясплатнае аснове замежных платформаў з разнастайнымі лекцыямі і адукацыйнымі курсамі. Шукайце курс па інтэрэсах на пляцоўках Coursera, Mooc, Arzamas.

Схадзіць у музей

Дакладней, у яго анлайн-версію. Свае віртуальныя дзверы адчыняюць Эрмітаж, Дзяржаўны рускі музей, парыжскі Луўр, галерэя Уфіцы ў Фларэнцыі, Брытанскі музей, музей Прада ў Мадрыду, музей Ватыкана, Сіксіцкая капэла, «Метрополітан» у Нью-Ёрку і іншыя.

Глядзець кіно і серыялы...

Да двух першых пунктаў звернуцца тыя, каму надакучыў звыклы адпачынак перад тэлеэкранамі. Інтэрнэт-супольнасць жартуе, што на эпідэміі найбольш зарабляюць вытворцы туалетнай паперы, грэчкі і палатныя платформы доступу да фільмаў. Але некаторыя з іх злітаціліся і часова дазволілі бясплатна (або са зніжкай) глядзець папулярныя серыялы і фільмы. Сярод такіх «Кінопоиск HD», Okko, ivi.

...або оперу ці балет

Сусветна вядомыя пастаноўкі — у анлайн-рэжыме. Бясплатныя стрымінг аанасавала Метрополітан опера, зарэгістраваныя, можна знайсці на сайце з праграмай Венскай оперы. Валкі тэатр Расіі таксама падключыўся да акцыі і будзе бясплатна паказваць свае балеты да 19 красавіка.

Два сябры, праграміст і дызайнер, стварылі карту ядома. Бел. Яна паказвае, хто застаўся дома на самаізаляцыі. Дадаць сябе на карту магчыма з дапамогай «Тэлеграма». Адзначыць сябе ўжо больш за 3000 чалавек.

Прыбрацца да Вялікадня

Абавязковы рытуал у падрыхтоўцы да галоўнага свята ўсіх вернікаў — наведанне парадку не толькі ў душы, але і ў кватэры. Па традыцыі, многія робяць гэта ў Чысты чацвер, які па царкоўным канохам з прыборкай нічога агульнага не мае. Але за адзін дзень генеральную прыборку зрабіць амаль немагчыма. Таму раім скарыстацца вольным часам цяпер. Мае сэнс скласці асабісты план, дзе пазначыць усе неабходныя пункты. Пачынаюць прыбрацца са столі, заканчваюць падлогай. А калі ўзяцца за кухню, разбор і перагляд адзення, то тут і каранціну не хоціць, каб усё прывесці ў ідэальны парадок!

Вырасціць расаду

Дачнікам раім падчас самаізаляцыі паклапаціцца пра будучы ўраджай. Магчыма, многія высейлі таматы, перцы, баклажаны яшчэ ў лютым. Самаізаляцыя — час для тых, хто гэтага яшчэ не зрабіў. Пасадзіце на расаду і кветкі, перагледзець цыбуліны раслі і кустоў. Адрамантуйце дачны інструмент. Больш, безумоўна, пашчасліва тым, хто жыве ва ўласных сядзібных дамах: усталявалася сапраўды веснавое надвор'е, таму можна пачаць добраўпарадкаванне сваіх участкаў.

Не забываем пра спартыўныя практыкаванні (youtube ў дапамогу), цікавыя смачныя навінкі ў меню, сайты знаёмстваў, скайп-размовы з сябрамі. І, канешне, чытайце «Звязду», бо і мы застаёмся на рабоце для вас.

Марыя ДАДАЛКА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС				ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			
ОАО «Трест Шахтоспецстрой»				ОАО «Трест Шахтоспецстрой»			
на 31 декабря 2019 года, тыс. руб.				за 2019 год			
№ п/п	Наименование статей	Код строки	На 31.12.2019 г.	Код строки	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.	
1	Долгосрочные активы	190	106 310	73 091			
	Основные средства	110	64 280	69 608			
	Нематериальные активы	120	36	45			
	Вложения в долгосрочные активы	140	41 183	3 374			
	Долгосрочные финансовые вложения	150	64	64			
	Долгосрочная дебиторская задолженность	170	747	-			
2	Краткосрочные активы	290	144 899	149 238			
	Запасы	210	28 871	31 099			
	Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-			
	Расходы будущих периодов	230	1 234	1 322			
	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	240	656	312			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	250	96 230	92 101			
	Краткосрочные финансовые вложения	260	-	6 011			
	Денежные средства и эквиваленты	270	6 517	4 602			
	денежных средств	280	11 391	13 791			
	Прочие краткосрочные активы	300	251 209	222 329			
3	Собственные капиталы	490	134 491	121 127			
	Уставный капитал	410	378	378			
	Резервный капитал	440	3 428	3 428			
	Добавочный капитал	450	2 657	3 512			
	Нераспределенная прибыль	460	128 028	113 809			
4	Долгосрочные обязательства	590	13 147	13 039			
	Долгосрочные кредиты и займы	510	13 147	13 039			
5	Краткосрочные обязательства	690	103 571	88 163			
	Краткосрочные кредиты и займы	610	39 167	22 470			
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	60	58			
	Краткосрочная кредиторская задолженность	630	64 342	65 632			
	БАЛАНС	700	251 209	222 329			


Информация об ОАО «Трест Шахтоспецстрой» по состоянию на 31.12.2019 г.			
п. 4	Доля государства в уставном фонде (всего, в процентах)		0
п. 5	Количество акционеров, всего		619
	в том числе: юридических лиц, резидентов РФ, физических лиц		1
п. 6	Начислено и выплачено дивидендов в 2019 г. (тыс. руб.)		2 420
	Дивиденды, приходящиеся на одну акцию		16,00
п. 8	Среднесписочная численность работающих (человек)		2 207
п. 9	Основной вид деятельности	строительство	
п. 12	Дата проведения годового общего собрания акционеров		19.03.2020
п. 15	Применяется Свод правил корпоративного поведения		

Аудиторское заключение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Трест Шахтоспецстрой» по состоянию на 31.12.2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Республике Беларусь Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность».

Информация об аудиторе: Бугаев Александр Владимирович, квалификационный аттестат аудитора № 0000994 от 26.08.2003 г., рег. № 979, выдан Министерством финансов РБ, бессрочный. Регистрационный номер в реестре аудиторов — индивидуальных предпринимателей Аудиторской Палаты № 20979 от 01.01.2020 г.

САМАЕ ПРЫДАТНАЕ МЕСЦА ДЛЯ КАСМІЧНАГА СМЕЦЦА — СОНЦА



Касмічнае індустрыяльнае калье «Арбіта» навокал планеты Зямля з ЭкаКосмаДамамі (тут і далей візуалізацыя).



Генеральны канструктар міжнароднай касмічнай праграмы SpaceWay, кіраўнік праекта Анатолю Юніцкі.

ПРАДСТАЎЛЯЕМ СУРАЗМОЎНІКА

Родам Анатолю Эдуардавіч з беларускага Палесся. Школу скончыў у Казахстане. Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытута. Кіраваў патэнтна-ліцэнзійнай службай Інстытута механікі металапалімерных сістэм у Гомелі. У 1986 годзе абраны членам Федэрацыі касманаўтыкі СССР за праект не ракетнага транспартнага сродку для выхаду ў космас.

Двойчы ажыццяляў праекты ААН па сваёй тэматыцы.

У 2002 годзе абараніў доктарскую дысертацыю. Аўтар больш чым 200 вынаходніцтваў, больш за 30 з якіх рэалізаваны ў народнай гаспадарцы з сумарным эканамічным эфектам, што перавышае 100 мільёнаў саветскіх рублёў. Лаўрэат Славацкай Прэміі міру (2018).

(Больш падрабязную біяграфію А. Э. Юніцкага гл. у «Звяздзе» за 27.03.2019 г.)

На чарговыя пытанні чытачоў «Звязды» адказвае інжынер, вынаходнік, прафесійны член (акадэмік) Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук (РАЕН), а таксама Рускай акадэміі навук і мастацтваў (РунАН), доктар філасофіі транспарту наш зямляк Анатолю Юніцкі.

— Паважаны Анатолю Эдуардавіч, ад нашых чытачоў сабралася шмат адкладных пытанняў адносна вашай міжнароднай, а я скажу бы нават міжпланетарнай, праграмы SpaceWay «Касмічны шлях». Калі ласка, давайце звернемся да некаторых з іх. У выпадку свайго поспеху ваш Агульнапланетарны транспартны сродка (АТС) паступова, на працягу дзесяцігоддзяў забяспечыць вынас за межы Зямлі прамысловых вытворчасцяў, у першую чаргу цяжкай індустрыі. І гэта стане велізарным поспехам нашай цывілізацыі. Але што вы плануеце рабіць з адходамі касмічнай вытворчасці?

— Большасць з іх можна будзе выкарыстаць паўторна. Тое, што нельга ўтылізаваць, каб прымяніць з карысцю, — адпраўляць куды-небудзь. Не паверыце, але самае надзейнае месца для захавання — наша свяціла, Сонца. З арбіты на Сонца адпраўці будзе нескладана, гэта з Зямлі цяжка.

Чаму менавіта Сонца? На яго штогод падаюць мільярды тон метэарытных рэчываў, і ўсё згарэе. І калі туды трапяць нейкія мільёны тон нашых адходаў, Сонца пераплавіць іх і не заўважыць. І пераўтвораць у выпраменьванне, якое нас сагравае. Таму праблемы адходаў на самай справе не будзе, усё можна разумна арганізаваць.

— Многіх зацікавіла абнародаваная ў мінулых публікацыях ідэя здабычы карысных выкапняў на астраноідах, якіх нават у бліжнім космасе вялікае мноства. Пытаюцца, як гэта можа выглядаць на практыцы.

— Нічога дзіўнага ў такіх пытаннях няма. Я таксама задаваў іх сабе не адзін раз. Рабіць лятальны апарат у выглядзе неабчасанага астраноіда (а яны якраз так і выглядаюць) зсэнсу няма, нават нашым судамам па невялікім цывілізацыям. А вось «асядашча» яго можна — зрабіць унутры паласці і размясціць менавіта там жыллё, абсталяванне, яшчэ нешта. З той проста прычыны, што падарожжа ў космасе справа не зусім бяспечная — маю на ўвазе сутыкненні з метэарытамі, магунтуна радыяцыю ад зорак і Сонца. Касманаўты ў час палётаў не абаронены ні ад аднаго, ні ад другога. Ім шанцае, што да гэтага часу ўсё касмічнае «сміцне» пралятала міма. І цяпер яны навучнікі ўхіляцца ад буйных аб'ектаў. Добра і тое, што лятаюць ніжэй за радыяцыйныя паясы, бо на нізкіх арбітах выпраменьванне не вельмі моцнае. Але варта будзе падняцца вышэй, і яно ўзрастае ў разы, нашата перасягаючы чарнобыльскае.

Таму, каб падарожніцкае бяспечна, лепш рабіць гэта, схававшыся за шматметровымі, а то і кіламетровымі сценамі астраноідаў. Асядлач астраноіда, і паўтараюць, зрабіць унутры жылля модулі, лабараторыі, вытворчыя памяшканні — усё, што патрэбна. Падрабачаць метэарыт, які ляціць у патрэбным напрамку. Ці, калі не спатрэбіцца шмат намаганняў і сродкаў, скараціраваць яго палёт. Наладзіць дабычу і перапрацоўку сыравіны на ім — і адтуль везці усё, што здабылі: жалеза, палладый, малібдэн, нікель ці нават золата. Ёсць тытанавыя астраноіды, нават алмазныя.

— З пункту погляду радыяцыйнай і метэарытнай бяспекі для касмічных лятальных апаратаў, пра якую я казаў крыху вышэй, у гэтым не было нічога нелогічнага, бо таўшчэзныя сцены астраноідаў надзейна абаранялі б і нас, і прадстаўнікоў незямных цывілізацый. Толькі я не падзяляю трыюгі чытачоў, бо не разумю, чым браты па розуме могуць нам перашкодзіць і чаму з імі спатрэбіцца неяк пасабліваму дамаўляцца.

У тым, што незямныя цывілізацыі існуюць, асабіста ў мяне

абсталяванне для іх здабычы можна, канечне, запусціць і з Зямлі, але гэта абдыдзецца значна дорага. Так што лепш усё ж з АТС — Агульнапланетарнага транспартнага сродку. І тут ужо неабавязкова спатрэбіцца ракеты, а жывіцца з'явілася толькі сонечны ветэры і сонечныя ветразі, электрамагнітныя пушкі.



Стварэнне АТС адкрывае бяскрыпныя перспектывы ў асваенні космаса.

Магчымы і такі варыянт касмічнай ластыкі. Нашы касмічныя геалагі з усімі сваімі вышкамі засяляцца на астраноід паблізу Зямлі ці АТС і паляцяць на ім па яго арбіце. Той час, які ён будзе знаходзіцца на ўласнай арбіце, а гэта можа быць і тры, і пяць гадоў, можна выкарыстаць для падрыхтоўкі інфраструктуры і наладжвання вытворчасці, назапашвання гатовай прадукцыі. Наблізіўся касмічны вандроўнік зноў да Зямлі ці да нашага АТС — разгрузіць склады і пакінуць борт. Гэта даволі аптымальны варыянт, але практыка пакажа.

— Вось цікавае пытанне. А як вы збіраецеся знайсці агульную мову, паладзіць з незямнымі цывілізацыямі, пытаюцца чытачы. Яны спытаюцца на ўфолагаў, якія сцвярджаюць, што, па апошніх назірваннях, некаторыя астраноіды з'яўляюцца касмічнымі караблямі з блізкіх ці далёкіх планет.

— З пункту погляду радыяцыйнай і метэарытнай бяспекі для касмічных лятальных апаратаў, пра якую я казаў крыху вышэй, у гэтым не было нічога нелогічнага, бо таўшчэзныя сцены астраноідаў надзейна абаранялі б і нас, і прадстаўнікоў незямных цывілізацый. Толькі я не падзяляю трыюгі чытачоў, бо не разумю, чым браты па розуме могуць нам перашкодзіць і чаму з імі спатрэбіцца неяк пасабліваму дамаўляцца.

У тым, што незямныя цывілізацыі існуюць, асабіста ў мяне

сумненняў няма. Па сучасных уяўленнях, Сусвет узнік каля 14 мільярд гадоў таму. Сонечная сістэма — каля 5 мільярд гадоў таму, Зямля — не дзе 4,5 мільярд гадоў. Гэта азначае, што прайшло столькі часу, а жывіцца з'явілася толькі вось тут, на адной нашай планеце? Адзінае месца ў Сусвеце,

чам тут можна ўсё зрабіць на электрычнай энергіі, выкарыстоўваць не цэплавую рухавікі (да якіх належыць і ракетныя), а лінейны электрамухавік, які будзе раскручваць махавік. ККД гэтай сістэмы можна ўзяць літаральна да 99%. Максімальны ККД — максімальна магчымы, а для планеты гэта важна. Інакш, калі будзе неэфэктывы транспарт, як цяпер, то сваімі адходамі (у тым ліку энергетычнымі, цэплавымі і сілавымі) ён заб'е біясферу. Мацней, чым усё індустрыя. Гэта фізіка, яшчэ раз кажу. А яна ўсюды фізіка — і ў Афрыцы, і на альфе Цэнтраўра.

І праз разуменне гэтага павінны былі прайсці ўсе цывілізацыі, развіцці на сотні мільёнаў гадоў, а не на мільярдзі. Але пунктам пераходу паміж нашымі ўзроўнямі развіцця, магчыма, можа якаясьці стаць будаўніцтва АТС. Таму што сваё диктуюць законы фізікі.

АТС — адзінае рашэнне, якое я бачу як фізік, каб і нам стаць касмічнай цывілізацыяй. Законы нам пачаць размаўляць з муршамі, хоць мы абганілі іх у развіцці на сотні мільёнаў гадоў, а не на мільярдзі.

— З цывілізацыямі ўсё не так, як прынята паказваць у фантастычных кінастужках на гэтую тэму. Там яны вечно ваююць паміж сабой, і нам убываюць думку, што мы павінны іх баяцца. На мой жа погляд, цывілізацыя, якая раней за нас развілася ў касмічную, павінна быць вельмі гуманная. Бо толькі разумейшы, што такое добра, зло, змяніўшы адносіны да сябе, да ўласнай планеты, да будучыні, цывілізацыя атрымае шанец выйсці ў космас, стаць касмічнай. І яна не будзе завабляць чужыя сусветы. Негуманная цывілізацыя заб'е сябе яшчэ да рассялення ў космасе.

Паглядзіце, што робіцца на нашай роднай планеце. Калі будзе і надалей так, як зараз, мы доўга не праіснуем. Значыць, не станем касмічнай цывілізацыяй і не зможам сваю ваюнічасць і антыгуманізм распаўсюдзіць у космасе.

Я зразумеў гэта даўно, калі яшчэ чытаў дзеянне лекцыі па ліній таварыства «Веды».

На жаль, мы пакуль не дамагліся да таго, каб уступіць у кантакт з развітымі цывілізацыямі. Мы для іх яшчэ, прабачце, прымітныя істоты. І мяне з намі пра што гаварыць. Гэта як



ЭкаКосмаДом на арбіце.

чам тут можна ўсё зрабіць на электрычнай энергіі, выкарыстоўваць не цэплавую рухавікі (да якіх належыць і ракетныя), а лінейны электрамухавік, які будзе раскручваць махавік. ККД гэтай сістэмы можна ўзяць літаральна да 99%. Максімальны ККД — максімальна магчымы, а для планеты гэта важна. Інакш, калі будзе неэфэктывы транспарт, як цяпер, то сваімі адходамі (у тым ліку энергетычнымі, цэплавымі і сілавымі) ён заб'е біясферу. Мацней, чым усё індустрыя. Гэта фізіка, яшчэ раз кажу. А яна ўсюды фізіка — і ў Афрыцы, і на альфе Цэнтраўра.

І праз разуменне гэтага павінны былі прайсці ўсе цывілізацыі, развіцці на сотні мільёнаў гадоў, а не на мільярдзі. Але пунктам пераходу паміж нашымі ўзроўнямі развіцця, магчыма, можа якаясьці стаць будаўніцтва АТС. Таму што сваё диктуюць законы фізікі.

АТС — адзінае рашэнне, якое я бачу як фізік, каб і нам стаць касмічнай цывілізацыяй. Законы нам пачаць размаўляць з муршамі, хоць мы абганілі іх у развіцці на сотні мільёнаў гадоў, а не на мільярдзі.

— З цывілізацыямі ўсё не так, як прынята паказваць у фантастычных кінастужках на гэтую тэму. Там яны вечно ваююць паміж сабой, і нам убываюць думку, што мы павінны іх баяцца. На мой жа погляд, цывілізацыя, якая раней за нас развілася ў касмічную, павінна быць вельмі гуманная. Бо толькі разумейшы, што такое добра, зло, змяніўшы адносіны да сябе, да ўласнай планеты, да будучыні, цывілізацыя атрымае шанец выйсці ў космас, стаць касмічнай. І яна не будзе завабляць чужыя сусветы. Негуманная цывілізацыя заб'е сябе яшчэ да рассялення ў космасе.

Паглядзіце, што робіцца на нашай роднай планеце. Калі будзе і надалей так, як зараз, мы доўга не праіснуем. Значыць, не станем касмічнай цывілізацыяй і не зможам сваю ваюнічасць і антыгуманізм распаўсюдзіць у космасе.

Я зразумеў гэта даўно, калі яшчэ чытаў дзеянне лекцыі па ліній таварыства «Веды».

На жаль, мы пакуль не дамагліся да таго, каб уступіць у кантакт з развітымі цывілізацыямі. Мы для іх яшчэ, прабачце, прымітныя істоты. І мяне з намі пра што гаварыць. Гэта як

фізікі ва ўсім сусвеце аднолькавыя, і любая супольнасць разумных істот павінна была прайсці праз гэты этап. У тым ліку і тая цывілізацыя, якая да нас прыляціць, павінна была прайсці праз этап АТС. Там таксама спачатку былі ракеты, потым яны зразумелі іх неэфэктывнасць, некалагічнасць і пачалі шукаць іншае рашэнне.

— І потым у іх знайшоўся свой Юніцкі...

— Які пачаў: «Дык вось жа, вялікае кола — гэта адзіны спосаб, дзе рэалізаваны прыцып барона Мюнхгаўзена, калі ўнутраныя сілы сістэмы дазваляюць вырвацца з абдымкаў планеты ў космас».

А гэта стапрацэнтна экалагічнае рашэнне, калі няма ўздзеяння на асяроддзе. Пры-

яваць. Таму што калі краіны ваююць — якое АТС? Патрэбна сесці за стол перагавораў, аб'яднаць намаганні, фінансы і разам ГЭТА зрабіць. І сумесна атрымаць максімальны перавагі ад таго, што мы нарэшце сталі касмічнай цывілізацыяй.

— Яшчэ раз пра астраноіды — цяпер як пра касмічныя астраноіды, што нясуць нежартоўную пагрозу для Зямлі ці магчымым сутыкненні. Ці можна будзе пабудаванне на вялікім коле АТС добра аснашчаную базу касмічнай абароны — ад астраноідаў?

— І наогул ад метэарытаў, ад касмічнага смецця, якога становіцца ўсё больш. Можна і трэба будаваць такую базу, якая спыняла б непажаданых «гасцей» яшчэ на падлёце. Рабіць гэта



з дапамогай гарэння, як гэта робіцца цяпер. Можна быць і той жа сонечнай ветразі. Шмат адкрыццяў спосабаў. І там, на касмадромах КІК, працэі падрыхтаваць экспедыцыю ў далёкі космас, куды ў выніку захоча зазірнуць чалавецтва. У тым ліку на альфу Цэнтраўра, пабудавашы карабель, дзе будзе жыць, дапусцім, тысяча чалавек у замкнутай біясферы, што змаделюе біясферу Зямлі. І яны паляцяць, магчыма, у падарожжа працягласцю тысячу гадоў і будуць жыць, працаваць, развівацца. Будучы змяняцца іх пакаленні, і нейкае пакаленне абавязкова даліць. З арбіты КІК гэта стане магчыма, з Зямлі — не.

— Што за апошні час змянілася ў ЭкаТэхнаПарку вашай кампаніі ў Мар'інай Горцы?

— Будзем яшчэ тры тэставыя трасы для нашых хуткасных юнібусаў, юнікараў і іншага свайго хуткаснага транспарту, альтэрнатывы якому так і не з'явілася. І ўвогуле — развіваемся, паліпаем інфраструктуру. Там і пачынае гаспадарка будзе ўдасканалена і сам рухомы састаў. Гэта ўжо будзе пакаленне 4+.

— І апошняе на сёння пытанне. Як вы лічыце, Анатолю

з Зямлі — малаверагодна, бо занадта дорага. Дарэчы, магчыма таксама будаўніцтва на АТС і касмадрома ці касмадромаў, у якіх будзе сваё адчувальнае перавагі.

Касмадрома для асваення Сонечнай сістэмы і Сусвету на АТС будучы не тое што ў разы, а ў сотні разоў больш эфектывныя. І не толькі таму, што карабляем не спатрэбіцца выбіраць

з дапамогай гарэння, як гэта робіцца цяпер. Можна быць і той жа сонечнай ветразі. Шмат адкрыццяў спосабаў. І там, на касмадромах КІК, працэі падрыхтаваць экспедыцыю ў далёкі космас, куды ў выніку захоча зазірнуць чалавецтва. У тым ліку на альфу Цэнтраўра, пабудавашы карабель, дзе будзе жыць, дапусцім, тысяча чалавек у замкнутай біясферы, што змаделюе біясферу Зямлі. І яны паляцяць, магчыма, у падарожжа працягласцю тысячу гадоў і будуць жыць, працаваць, развівацца. Будучы змяняцца іх пакаленні, і нейкае пакаленне абавязкова даліць. З арбіты КІК гэта стане магчыма, з Зямлі — не.

— Што за апошні час змянілася ў ЭкаТэхнаПарку вашай кампаніі ў Мар'інай Горцы?

— Будзем яшчэ тры тэставыя трасы для нашых хуткасных юнібусаў, юнікараў і іншага свайго хуткаснага транспарту, альтэрнатывы якому так і не з'явілася. І ўвогуле — развіваемся, паліпаем інфраструктуру. Там і пачынае гаспадарка будзе ўдасканалена і сам рухомы састаў. Гэта ўжо будзе пакаленне 4+.

— І апошняе на сёння пытанне. Як вы лічыце, Анатолю

ца з гравітацыйнай ямы Зямлі. Яшчэ не трэба будзе разбураць біясферу Зямлі, бо АТС — за яе межамі. І старты з АТС прайдзюць без парушэння экалогіі на самой планеце. Неабавязкова рэактыўнымі рухавікамі — гэта можа быць і прашча. Гэта можа быць электрамагнітная пушка і іншыя метады.

Калі ж быць больш дакладным, то плацдарм для асваення космаса будзе пабудаваны не на АТС, а на Касмічным індустрыяльным калье (КІК), што будзе ахопліваць Зямлю ў плоскасці экватара на вышыні каля 500 км. АТС — гэта транспартны сродка, які даставіць пасажыраў і грузы на КІК і назад на Зямлю, у лінейны экватарыяльны горад, узведзены па экватару.

— А калі ўсё ж на першым часе — з рэактыўнымі рухавікамі?

— Усё роўна гэта будзе адбывацца ўжо за межамі іанаферы, атмасферы і азонасферы, і таму рызыка іх разбураення пры старце не існуе. І ўсё ж неабавязкова стартуваць

з дапамогай гарэння, як гэта робіцца цяпер. Можна быць і той жа сонечнай ветразі. Шмат адкрыццяў спосабаў. І там, на касмадромах КІК, працэі падрыхтаваць экспедыцыю ў далёкі космас, куды ў выніку захоча зазірнуць чалавецтва. У тым ліку на альфу Цэнтраўра, пабудавашы карабель, дзе будзе жыць, дапусцім, тысяча чалавек у замкнутай біясферы, што змаделюе біясферу Зямлі. І яны паляцяць, магчыма, у падарожжа працягласцю тысячу гадоў і будуць жыць, працаваць, развівацца. Будучы змяняцца іх пакаленні, і нейкае пакаленне абавязкова даліць. З арбіты КІК гэта стане магчыма, з Зямлі — не.

— Што за апошні час змянілася ў ЭкаТэхнаПарку вашай кампаніі ў Мар'інай Горцы?

— Будзем яшчэ тры тэставыя трасы для нашых хуткасных юнібусаў, юнікараў і іншага свайго хуткаснага транспарту, альтэрнатывы якому так і не з'явілася. І ўвогуле — развіваемся, паліпаем інфраструктуру. Там і пачынае гаспадарка будзе ўдасканалена і сам рухомы састаў. Гэта ўжо будзе пакаленне 4+.

— І апошняе на сёння пытанне. Як вы лічыце, Анатолю

з Зямлі — малаверагодна, бо занадта дорага. Дарэчы, магчыма таксама будаўніцтва на АТС і касмадрома ці касмадромаў, у якіх будзе сваё адчувальнае перавагі.

Касмадрома для асваення Сонечнай сістэмы і Сусвету на АТС будучы не тое што ў разы, а ў сотні разоў больш эфектывныя. І не толькі таму, што карабляем не спатрэбіцца выбіраць

з дапамогай гарэння, як гэта робіцца цяпер. Можна быць і той жа сонечнай ветразі. Шмат адкрыццяў спосабаў. І там, на касмадромах КІК, працэі падрыхтаваць экспедыцыю ў далёкі космас, куды ў выніку захоча зазірнуць чалавецтва. У тым ліку на альфу Цэнтраўра, пабудавашы карабель, дзе будзе жыць, дапусцім, тысяча чалавек у замкнутай біясферы, што змаделюе біясферу Зямлі. І яны паляцяць, магчыма, у падарожжа працягласцю тысячу гадоў і будуць жыць, працаваць, развівацца. Будучы змяняцца іх пакаленні, і нейкае пакаленне абавязкова даліць. З арбіты КІК гэта стане магчыма, з Зямлі — не.

— Што за апошні час змянілася ў ЭкаТэхнаПарку вашай кампаніі ў Мар'інай Горцы?

— Будзем яшчэ тры тэставыя трасы для нашых хуткасных юнібусаў, юнікараў і іншага свайго хуткаснага транспарту, альтэрнатывы якому так і не з'явілася. І ўвогуле — развіваемся, паліпаем інфраструктуру. Там і пачынае гаспадарка будзе ўдасканалена і сам рухомы састаў. Гэта ўжо будзе пакаленне 4+.

— І апошняе на сёння пытанне. Як вы лічыце, Анатолю

КАРОТКАЯ ДАВЕДКА ПА ПРАГРАМЕ «КАСМІЧНЫ ШЛЯХ»

Для рэалізацыі сваёй ідэі індустрыялізацыі космаса А. Э. Юніцкі прапанаваў узвесці над экватарам гіганцкае кола Агульнапланетарнага транспартнага сродку (АТС). Яно прыводзіцца ў дзеянне за кошт кручэння ратара-махавіка лінейнага электрамухавіка. Узнікае цэнтрабежная сіла, якая прымушае канструкцыю падымцацца. На Зямлі транспартны сродка мацуецца на спецыяльна абсталяванай эстакадзе, што будзе «крочыць» па сушы і моры. Менавіта адсюль з цягам часу будзе адпраўлена ў космас уся цяжкая індустрыя Зямлі, якая сёння не дазваляе планеце дыхаць на поўныя грудзі. Сюды ж будуць даставляць і прадукцыю, вырабленую на арбіце. Вынас індустрыі за межы планеты павінен адкрыць доступ да прыцыпова новых тэхналогій за кошт выкарыстання бязважасці, глыбокага вакууму, звышнізкіх і звышвысокіх тэмператур і невычарпальнай крыніцы энергіі — Сонца.

Тут жа размесціцца і касмічныя пасяленні зямлян — ЭкаКосмаДамы, дзе будзе жыць персанал для абслугоўвання прыцыпова новых вытворчасцяў. (Падрабязней пра праект гл. у «Звяздзе» за 23 ліпеня і 30 кастрычніка 2019 г.)



Традыцыйны ЭкаФэст у Мар'інай Горцы штогод збірае вялікую колькасць сяброў праекта.



Удзельнікі II Міжнароднай навукова-тэхнічнай канферэнцыі «Безракетная індустрыялізацыя космаса: праблемы, ідэі, праекты». 21 чэрвеня 2019 г., Мінск.

Извещение о продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков, необходимых для обслуживания не завершенных строительством жилых домов, в частную собственность с публичных торгов 15 мая 2020 года в 11.00

Table with columns: № лота, Адрес объекта, Характеристика объекта, Кадастровый номер земельного участка, Площадь земельного участка, Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, Всего, Начальная цена, руб., Затраты на организацию и проведение аукциона, руб.

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в средствах массовой информации. Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет. Аукцион состоится 15 мая 2020 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.

Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 30 апреля 2020 года в 11.00

в здании Дукорского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 Пуховичского района Минской области, проводит открытый аукцион по продаже гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Table with columns: Адрес земельного участка, кадастровый номер, Площадь земельного участка (га), Наличие инженерных сетей, Наличие ограничений, Расходы по подготовке документации (рублей), Начальная цена (рублей), Задаток (рублей)

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответствующий размер задатка на р/с BY23 АКВБ 3600 6250 9000 6000 0000, УИФН 600177864, код платежа 04901 (частная собственность).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» за 2019 год

Название: Открытое акционерное общество «АВТОТОРГСЕРВИС», адрес: г. Минск, ул. Колыцова 48. Ф. И. О. главного бухгалтера – Журок Геннадий Владимирович, Ф. И. О. руководителя – Соловьева Валентина Михайловна

Table with columns: АКТИВЫ, Наименование статьи, № стр., тыс. руб. Includes sections for Долгосрочные активы, Итого по разделу I, Краткосрочные активы, Итого по разделу II, Баланс.

Table with columns: ПАССИВЫ, Наименование статьи, № стр., тыс. руб. Includes sections for Собственный капитал, Итого по разделу III, Долгосрочные обязательства, Итого по разделу IV, Краткосрочные кредиты и займы, Итого по разделу V, Баланс.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2018 г.

Table with columns: Наименование статьи, № стр., тыс. руб. Includes sections for I. Доходы и расходы по видам деятельности, II. Прибыль (убыток) от текущей деятельности, III. Прибыль (убыток) от операционной деятельности, IV. Прибыль (убыток) до налогообложения, V. Чистая прибыль (убыток).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Аудиторское мнение: Открытое акционерное общество «АВТОТОРГСЕРВИС»; юридический адрес: 220131, РБ, г. Минск, ул. Колыцова, 48, комн. 1, что соответствует фактическому местонахождению.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» на 31.12.2019 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержат существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, включающего выражение в установленной форме аудиторского мнения.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года: - изолированное помещение, инв. № 420/D-7083 (назначение – торговое помещение, наименование – помещение магазина № 5), площадью 634,7 кв. м по адресу: г. Лида, ул. Ленинская, 17а-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 27.04.2020 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал. Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже прав собственности на объекты недвижимого имущества.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИИМАТЕЛЕЙ!

Комитетом государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета ПРОВЕДЯТСЯ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, находящегося в собственности Волковысского района

ОАО «Промпечать» Вид экономической деятельности: полиграфическая деятельность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2020 г. Table with columns: АКТИВЫ, Код стр., На 31 декабря 2019 г., На 31 декабря 2018 г.

Table with columns: Наименование показателей, Код стр., За январь-декабрь 2019 г., За январь-декабрь 2018 г.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 30 апреля 2020 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего

Республиканскому унитарному предприятию «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

Table with columns: № лота, Наименование предмета торгов, Краткая характеристика предмета торгов, Начальная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%), Задаток, руб. (в т.ч. НДС 20%)

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 5%. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 в рабочем день с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 29 апреля 2020 г. в 10.00.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY48ALFABU212230570080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, В/С: ALFABU2X. Получатель платежа: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки».

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержат существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, включающего выражение в установленной форме аудиторского мнения.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Комитетом «Гродноимущество» проводится аукцион по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковысского района

